

СПЕЦЫЯЛЬНЫ ВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта



2004 год, №№ 11-14 (1896-1899)

ЗАПРАШАЕ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ!

**Старшыня прыёмнай камісіі,
рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
прафесар Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ:**

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт — старэйшы класічны ўніверсітэт нашай краіны — вядучая вышэйшая навучальная ўстанова ў сістэме нацыянальнай адукацыі, буйны адукацыйны, навукова-вытворчы і культурны цэнтр Рэспублікі Беларусь.

У склад ўніверсітэта ўваходзяць 18 факультэтаў, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, тры навукова-даследчыя інстытуты, шэраг унітарных вытворчых прадпрыемстваў, навукова-даследчыя лабараторыі і доследныя станцыі, шматлікія цэнтры, сярод якіх Нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокай энергіі, Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр маніторынгу азоннага плазменнага станцыі, Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр асяродка і прыродных тэрыторый, цэнтры сацыялагічных і палітычных даследаванняў, інфармацыйных рэсурсаў і камунікацый, праблем развіцця адукацыі, інфармацыйных тэхналогій, міжнароднай дзейнасці і інш.

Усяго ў БДУ навукаецца больш за 24 тысячы чалавек, з якіх 17 117 — студэнты. Для будучай навукова-педагагічнай дзейнасці рыхтуюцца 20 дэканатаў, 900 аспірантаў і 300 магістрантаў. Звыш 1300 чала-

век навукаецца на падрыхтоўчых курсах. У БДУ сёння працуе 8670 супрацоўнікаў, у тым ліку 395 дактароў навук і 1566 кандыдатаў навук, 2742 выкладчыкі. Сярод супрацоўнікаў вядомыя навукоўцы — акадэмікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі М.М. Аляхновіч, Я.М. Бабосаў, І.Дз. Валатоўскі, І.В. Гайшун, В.М. Гурын, М.А. Ізобаў, Ф.М. Капуцкі, А.І. Лесніковіч, А.Ф. Чарняўскі і іншыя.

Ва ўніверсітэце пастаянна вядзецца пошук новых метадаў і тэхналогій выкладання і арганізацыі навучальнага працэсу, якія накіраваны на ўключэнне ў вучэбныя планы і праграмы звестак аб самых новых дасягненнях у навуцы і вытворчасці, таксама стварэнне ўмоў для самастойнага набывання ведаў пры кансультацыях і пад кантролем высокакваліфікаваных выкладчыкаў. Арганізацыя навучальнага працэсу ў БДУ грунтуецца на абавязковым спалучэнні яго з навукова-даследчай дзейнасцю. Не выпадкова студэнцкая каманда факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі заваявала ў гэтым годзе залаты медаль на чэмпіянаце свету па праграміраванні, а ў мінулым годзе нашы студэнты прывезлі з міжнароднай алімпіяды па матэматыцы сем залатых медалёў і адзін срэбраны. Выпускнікоў

БДУ сёння можна сустрэць ва ўсіх кутках нашай краіны і далёка за яе межамі, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі.

У 2004 годзе 15 факультэтаў, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій будуць ажыццяўляць прыём студэнтаў на першы курс па 51 спецыяльнасці. Апошні ўпершыню распачне падрыхтоўку па новай спецыяльнасці бізнес-адміністраванне. Пашырыць шэраг спецыяльнасцей і ваенны факультэт. Юрыдычны каледж ўніверсітэта, які рыхтуе юрыстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, ажыццяўляе прыём на навучанне асоб, якія маюць агульнаадукацыйную сярэднюю або базавую адукацыю. Вучэбныя планы юрыдычнага каледжа пабудаваны такім чынам, што яго выпускнікі могуць залічвацца для навування па адпаведнай спецыяльнасці на юрыдычны факультэт адразу на трэці курс.

У БДУ ў гэтым годзе будуць залічвацца вынікі цэнтралізаванага тэставання па матэматыцы, фізіцы, беларускай і рускай мовах, замежных мовах, біялогіі, хіміі.

Для пошуку самай таленавітай моладзі па большасці прадметаў уступных экзаменаў праводзіцца алімпіада «Абітурыент БДУ—2004», пераможцы заклочаны турэў якой будуць залічаны на адпаведныя спецы-

яльнасці без уступных выпрабаванняў.

Студэнты, якія паспяваюць не ніжэй чым на «шэсць», пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навукацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два дыпламы.

Увядзенне шматступеннай сістэмы адукацыі (падрыхтоўка бакалаўраў, дыпламаваных спецыялістаў і магістраў) дазваляе яшчэ больш наблізіць падрыхтоўку спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па форме і змесце да існуючай сёння светнай практыкі і стварыць умовы для абмену студэнтамі з ўніверсітэтамі блізкага і далёкага замежжа.

Значная ўвага надаецца і перападрыхтоўцы кадраў з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю. Гэтую функцыю выконваюць Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы і Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў практыкі, судоў і ўстаноў юстыцыі. На двух факультэтах ажыццяўляецца перападрыхтоўка кадраў і павышэнне кваліфікацыі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, прыкладнай матэматыкі і бізнесу. Адпаведная перападрыхтоўка забяспечваецца ў вышэйшай школе экскурсавадаў і менеджэраў турызму.

Асабліва ўвага ва ўніверсітэце надаецца ўмацаванню супрацоўніцтва ў галіне адукацыі і навуцы з іншымі айчыннымі і

замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 80 ўніверсітэтамі.

Ва ўніверсітэце створаны добрыя ўмовы для працы і адпачынку. Большасць іншагарадных студэнтаў пражывае ў добраўпарадкаваных інтэрнатах, да іх паслуг — стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны.

Зборныя каманды БДУ па футболе, валеболье і баскетболе ўдзельнічаюць у першынстве Рэспублікі Беларусь у вышэйшай лізе. Сёлета дзейнічае больш за 30 агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў і аб'яднанняў. Працуе 7 народных калектываў, сярод якіх такія, як ансамбль танца «Крыжачок», фальклорна-этнографічны ансамбль «Неруш», акадэмічны хор студэнтаў, аркестр народных інструментаў, хор народнай песні «Родніца». Дзейнічае школа прыгажосці «Універсум модалес», клуб аўтарскай песні, ліга інтэлектуальных гульняў «Што, дзе, калі», гурток брэйдансу. Прыхільнікі тэатральнага мастацтва і эстрады маюць магчымасць павышаць сваё майстэрства ў некалькіх студэнцкіх тэатрах і эстраднай студыі. Шырока вядомыя ў нашай краіне і за яе межамі мастацкія творчыя калектывы. Вялікай папулярнасцю карыстаецца і студэнцкая



каманда КВЗ — уладальнік тытула чэмпіёна міжнароднага Клуба вясёлых і знаходлівых.

Дарагія абітурыенты! Па любой выбранай спецыяльнасці навування ў вас ёсць магчымасць атрымаць у БДУ адукацыю сусветнага ўзроўню. Уступныя экзамены ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце будуць праходзіць з 2 па 8 ліпеня, што дазволіць вам паспрабаваць свае сілы ў нашым ўніверсітэце, а ў выпадку няўдачы пры жадаанні ў вас будзе яшчэ магчымасць удзельнічаць у конкурсных выпрабаваннях у іншых ВНУ або быць залічаным на платнае навучанне.

Са свайго боку, мы зацікаўлены ў тым, каб самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі прыйшлі ў нашы аўдыторыі, дзеля чаго на ўступных экзаменах будуць створаны выключна роўныя ўмовы і добразычлівыя адносіны да ўсіх абітурыентаў. Жадаем поспехаў!

1. Прыём у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ) ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, на 2004 год», зацверджанымі Пастаяннай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (№ 72 ад 12 лістапада 2003 г. і № 34 ад 14 мая 2004 г.).

2. Права на атрыманне першай вышэйшай адукацыі ў БДУ маюць асобы, якія атрымалі агульную сярэднюю або сярэднюю спецыяльную адукацыю.

Права ўдзельнічаць у конкурсе на набывццё ў БДУ бясплатнай першай вышэйшай адукацыі маюць:

- а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь;
- б) замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь;
- в) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;
- г) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў.

Другія катэгорыі грамадзян прымаюцца ў БДУ на платнае навучанне, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

3. Агульная колькасць месцаў для прыёму абітурыентаў на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў па дзённай і

3 «Палажэння аб правядзенні ўступных выпрабаванняў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 2004 годзе»

завочнай формах навування вызначаецца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія ўстанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных месцаў па кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Звыш кантрольных лічбаў прыёму на платнае навучанне для атрымання першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спецыяльнасцях і формах навування ў БДУ прымаюцца асобы, якія:

- а) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі ў БДУ па конкурсе на бюджэтных месцы па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);
- б) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў іншы дзяржаўны ВНУ па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);
- в) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні па гэтай спецыяльнасці, але не мелі права ўдзельнічаць у конкурсе на набывццё бясплатнай адукацыі;
- г) прадставілі сертыфікаты цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў

Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе, па прадметах уступных выпрабаванняў.

5. Агульная колькасць месцаў для прыёму абітурыентаў на платнае навучанне па дзённай, завочнай і дыстанцыйнай формах навування вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з ліцэнзіяй на адукацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для навування за аплату па кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навування і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

6. Залічэнне ў БДУ на бюджэтнае і на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях.

Пералік уступных выпрабаванняў па кожнай спецыяльнасці даецца ў Дадатку 1.

Перад залічэннем абітурыенты, станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпраба-

ванні, праходзяць абавязковае субсядаванне з дэканам адпаведнага факультэта. Дата і час субсядавання пазначаюцца ў раскладзе ўступных выпрабаванняў.

7. Атрыманне другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама паралельнае навучанне ажыццяўляецца ў БДУ на платнай аснове ў адпаведнасці з Пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (№ 699 ад 12 чэрвеня 1997 г. і № 1374 ад 3 верасня 1999 г.).

Для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях і формах навування асобы, якія маюць дыплом аб заканчэнні вышэйшай навучальнай установы (ВНУ).

На паралельнае навучанне ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях студэнты 3—4 курсаў дзяржаўных ВНУ, а таксама акрэдытаваных спецыяльнасцей прыватных ВНУ, якія займаюцца толькі на «добра» і «выдатна» (па пяцібальнай сістэме) або не ніжэй чым на «шэсць» (па дзесяцібальнай сістэме).

Залічэнне ў склад студэнтаў для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама на паралельнае на-

вучанне ажыццяўляецца прыёмнай камісіяй БДУ на аснове заключэння дэкана адпаведнага факультэта аб магчымасці навування абітурыента адразу на другім ці старэйшых курсах. У выпадку значнай неадпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі прыёмная камісія прымае рашэнне аб неабходнасці праходжання поўнага курса навування. У гэтым выпадку абітурыент здае ўсе ўступныя выпрабаванні, прадугледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічае ў конкурсе на платнае навучанне.

8. Асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю на платнай аснове і хочуць набывць у БДУ другую вышэйшую адукацыю на бюджэтнай аснове, а таксама асобы, якія навукаюцца ў ВНУ на платнай аснове і хочуць паступіць у БДУ на бясплатнае паралельнае навучанне, здаюць усе ўступныя выпрабаванні, прадугледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічаюць у конкурсе на бюджэтнае навучанне.

У выпадку праходжання па конкурсе на бюджэтных месцы такія асобы могуць быць пераведзены на аснове заключэння дэкана адпаведнага факультэта аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі

(Заканчэнне на 2-й стар.)

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

на другі ці старэйшыя курсы, але толькі пры наяўнасці вакантных бюджэтных месцаў на гэтым курсе.

9. Студэнты БДУ, якія займаюцца на платнай форме навучання, могуць паступаць на конкурснай аснове на бюджэтную форму навучання толькі пасля адлічэння з ліку студэнтаў у адпаведнасці з Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (№ 04-6/279 ад 8 ліпеня 1998 г.).

10. Асобы, якія паступаюць у БДУ для набыцця першай вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 1);
- арыгінал дакумента ўстаноўленага ўзору аб сярэдняй або сярэдняй спецыяльнай адукацыі;
- арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную не раней як 23 мая 2004 года;
- 6 фотакартак памерам 3х4 см.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а таксама дзеці-інваліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацыйных камісій аб тым, што ім не супрацьказана навучанне ў БДУ для атрымання абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі ўстаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш двух гадоў, прадстаўляюць адпаведную даведку сельскага выканаўчага камітэта.

Асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў, прадстаўляюць копіі пасведчання аб нараджэнні або іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на льготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, а таксама пасведчанне прызыўніка (для прызыўнікоў) або ваенны білет (для ваеннаабавязаных) прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

11. Асобы, якія паступаюць у БДУ для набыцця другой вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 3);
- натарыяльна завераную копію дыплама аб вышэйшай адукацыі;
- натарыяльна завераную копію дадатку да дыплама;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную не раней як 23 мая 2004 года;
- 6 фотакартак памерам 3х4 см;
- заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Асобы, якія паступаюць на першы курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе.

Асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку ВУНУ, якая

3 «Палажэння аб правядзенні ўступных выпрабаванняў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 2004 годзе»

аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, а таксама пасведчанне прызыўніка (для прызыўнікоў) або ваенны білет (для ваеннаабавязаных) прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

12. Асобы, якія паступаюць у БДУ на паралельнае навучанне, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 2);
- пісьмовую згоду рэктара ВУНУ, дзе вучыцца студэнт (для студэнтаў БДУ — пісьмовую згоду дэкана факультэта);
- копію заліковай кніжкі, завераную подпісам дэкана і пятчаткай факультэта;
- 6 фотакартак памерам 3х4 см;
- заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Студэнты іншых ВУНУ прадстаўляюць медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную не раней як 23 мая 2004 года.

Асобы, якія паступаюць на першы курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе.

Асобы, якія навучаюцца ў ВУНУ на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, а таксама пасведчанне прызыўніка (для прызыўнікоў) або ваенны білет (для ваеннаабавязаных) прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

13. Дакументы ад паступаючых у БДУ на дзённую, завочную і дыстанцыйную формы навучання прымаюцца з 23 да 30 чэрвеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца: для дзённай формы навучання — з 2 да 8 ліпеня, для завочнай і дыстанцыйнай формаў навучання — з 2 да 9 ліпеня. Залічэнне ў склад студэнтаў на бюджэтнае навучанне: для дзённай формы — да 10 ліпеня, для завочнай формы — да 11 ліпеня. Прыём дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на платнае навучанне — да 28 ліпеня. Залічэнне на платнае навучанне — да 30 ліпеня.

14. Вынікі цэнтралізаванага тэсціравання па агульнаадукацыйных прадметах (фізіка, матэматыка, біялогія, хімія, англійская мова, нямецкая мова), праведзенага Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў у 2004 годзе на платнай аснове, залічваюцца па жаданні абітурыентаў у якасці вынікаў уступных выпрабаванняў пры паступленні ў БДУ на ўсе спецыяльнасці.

15. Уступнае выпрабаванне па беларускай мове або рускай мове (па выбары абітурыента) праводзіцца для абітурыентаў дзённай формы навучання Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў у форме абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання або цэнтралізаванага тэсціравання на платнай аснове. Для ўдзелу ў конкурсе абітурыенты прадстаўляюць адзін з атрыманых сертыфікатаў.

Абітурыенты завочнай і дыстанцыйнай формаў навучання могуць прадставіць сертыфікат цэнтралізаванага тэсціравання або здаць уступнае выпрабаванне па беларускай (рускай) мове ў БДУ ў форме пісьмовага тэсціравання.

16. Рашэнне аб прадстаўленні сертыфіката цэнтралізаванага тэсціравання або здачы адпаведнага ўступнага выпрабавання (у тых выпадках, калі гэта дазваляецца Дадаткам 1) абітурыент пры-

мае пры падачы дакументаў.

17. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, што складзены на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасці «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», «журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)», «інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)», «літаратурная работа», «міжнародная журналістыка» факультэта журналістыкі, спецыяльнасць «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)» ваеннага факультэта і творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасць «дизайн» Інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій праводзіцца па праграмах, якія распрацаваны БДУ і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

18. Абітурыенты маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай мове або на рускай мове.

Уступнае выпрабаванне па беларускай літаратуры або рускай літаратуры абітурыенты спецыяльнасці «класічная філалогія» могуць здаваць па выбары, паведамляючы аб гэтым пры падачы дакументаў.

19. Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вучылі. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць «раман-германская (англійская, нямецкая, французская) філалогія», пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю. Пры паступленні на спецыяльнасць «раман-германская (італьянская) філалогія» абітурыенты могуць здаваць уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вучылі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару замежнай мовы, паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

20. На спецыяльнасць «мытная справа» прымаюцца толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь па накіраванні Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь, выдаваемых па хадайніцтве мытнага органа, які знаходзіцца ў зоне пражывання абітурыента.

21. На спецыяльнасці ваеннага факультэта абітурыенты прымаюцца згодна з адпаведным «Парадкам», зацверджаным рэктарам БДУ і ўзгодненым з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

22. Выпускнікі юрыдычнага каледжа БДУ прымаюцца на юрыдычны факультэт на скорочаны тэрмін навучання згодна з адпаведным «Палажэннем», зацверджаным рэктарам БДУ і ўзгодненым з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

23. На ўступных выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з'явіліся на ўступнае выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнакі 0, 1 ці 2, а таксама забралі дакументы, да далейшых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўважлівых прычын, пацверджаных дакументамі, абітурыент, які пралупсціў адно з уступных выпрабаванняў, можа быць дапушчаны па рашэнні адказнага сакратара прыёмнай камісіі да здачы далейшых уступных выпрабаванняў, але толькі ў межах вызначаных тэрмінаў іх правядзення.

24. Пры паступленні на дзённую бюджэтную форму навучання на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, фізічны факультэт, хімічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі, біялагічны факультэт, эканамічны факультэт конкурс праводзіцца па факультэце ў цэлым.

Пры паступленні на географічны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей «геаграфія», «геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)», «геаэлогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў». Пры паступленні на гістарычны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей «гісторыя», «музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны», «гісторыка-архівазнаўства». Пры паступленні на факультэт журналістыкі агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», «журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)». Пры паступленні на юрыдычны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей «правазнаўства», «эканамічнае права». Пры паступленні ў Інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей «сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)», «сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асоб)», а таксама для спецыяльнасцей «менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)», «менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)», «менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)».

Пры паступленні на іншыя факультэты конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях.

25. Залічэнне на бюджэтных месцах выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш двух гадоў, праводзіцца па асобным конкурсе.

Колькасць бюджэтных месцаў для гэтай катэгорыі абітурыентаў вызначаецца прапарцыянальна долі іх заяў ад агульнай колькасці заяў па гэтай спецыяльнасці (групе спецыяльнасцей, факультэце).

У тых выпадках, калі прахадны бал для азначанай катэгорыі абітурыентаў будзе роўны або перавысіць прахадны бал для іншых выпускнікоў, залічэнне ажыццяўляецца па агульным конкурсе.

26. На завочную бюджэтную форму навучання па конкурсе ў першую чаргу залічваюцца абітурыенты, якія маюць сярэдняю спецыяльную ці прафесійна-тэхнічную адукацыю або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці.

Пералік спецыяльнасцей, якія адпавядаюць профілю навучання па завочнай форме, зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць на ўступных выпрабаваннях аднолькавую ці большую колькасць балаў у параўнанні з азначанай вышэй катэгорыяй абітурыентаў, залічваюцца па конкурсе ў межах 20 % ад кантрольных лічбаў прыёму па дадзенай спецыяльнасці, а таксама на вакантных месцах, што застаюцца пасля залічэння вышэйпералічаных асоб.

27. Залічэнне абітурыентаў на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (№ 1603 ад 18 лістапада 2002 г.).

Абітурыенты, якія паступаюць на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі, павінны мець у дакуменце аб адукацыі па профільных прадметах уступных выпрабаванняў адзнакі ў балах не ніжэй чым «шэсць».

Канчатковае рашэнне аб ажыццяўленні прыёму па агульным ці асобным конкурсе пры адсутнасці конкурсу на канчатковае мэтавае месца прымаецца прыёмнай камісіяй БДУ.

28. Пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бгучым навучальным годзе ва ўстановах, што забяспеч-

ваюць атрыманне агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама асобы, узага-роджаныя нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці.

На спецыяльнасці ваеннага факультэта азначаныя вышэй асобы залічваюцца без уступных выпрабаванняў толькі пры ўмове праходжання прафесійнага адбору.

Пераможцам рэспубліканскіх прадметных алімпіяд па беларускай (рускай) мове пры паступленні на спецыяльнасці, дзе выпрабаванне па беларускай (рускай) мове не з'яўляецца профільным, выстаўляецца адзнака ў балах «дзесць».

29. Пераможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) алімпіяд «Абітурыент БДУ-2004» залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасці, вызначаныя ў «Палажэнні» аб гэтых алімпіядках.

30. Па-за конкурсам пры атрымліванні на ўступных выпрабаваннях адзнак у балах не ніжэй чым 3, залічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;

б) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў ваенскіх часцях, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайскавай службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры праходжанні вайскавай службы;

в) дзеці з сем'яў асоб начальнікага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў асоб начальнікага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

г) дзеці з сем'яў асоб начальнікага і радавога складу органаў фінансавых раслідаванняў Рэспублікі Беларусь, загінуўшых (памерлых) пры выкананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1-й і 2-й груп, а таксама дзеці-інваліды;

е) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

ж) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі, па рэкамендацыях беларускіх суполак або ўстаноў адукацыі на месцы, вызначеныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

31. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне маюць:

а) інваліды 3-й групы;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі ваенскіх часцей;

г) асобы, якія скончылі сярэднія навучальныя ўстановы з залатым (сярэбраным) медалём або ўстановы, што забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай ці прафесійна-тэхнічнай адукацыі (на аснове агульнай базавай адукацыі), з дыпламам з адзнакай;

д) пераможцы абласных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

е) пераможцы рэспубліканскіх і абласных турніраў і конкурсаў па прадметах уступных выпрабаванняў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

ж) абітурыенты, якія маюць больш высокі сярэдні бал атэстата.

32. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй БДУ ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі па ўзгодненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.



ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ ў 2004 ГОДЗЕ

Факультэты, спецыяльнасці, напямкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Кваліфікацыя	Уступныя выпрабаванні	Факультэты, спецыяльнасці, напямкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Кваліфікацыя	Уступныя выпрабаванні
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка	1. Матэматык 2. Матэматык. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія	Філасоф. Выкладчык філасофіі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін	1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	Матэматык. Матэматык-сістэмахнік		2. Сацыялогія	Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-палітычных дысцыплін	
3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка)	Матэматык. Матэматык — сістэмны аналітык		3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Выкладчык сацыяльна-палітычных дысцыплін	
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	Матэматык. Матэматык-эканаміст		4. Псіхалогія	Псіхолог. Выкладчык псіхалогіі	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
5. Механіка	1. Механік. Матэматык-прыкладнік 2. Механік. Выкладчык матэматыкі і механікі				
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка	1. Матэматык-праграміст 2. Матэматык-праграміст. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя	Эканаміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
2. Інфарматыка	Матэматык — сістэмны праграміст		2. Эканоміка	Эканаміст-аналітык	
3. Эканамічная кібернетыка	Матэматык-эканаміст		3. Фінансы і крэдыт	Эканаміст	
4. Актарная матэматыка	Матэматык-фінансіст		4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Менеджэр-эканаміст	
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	Спецыяліст па абароне інфармацыі. Матэматык		БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія	1. Біёлаг 2. Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі біялогіі	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка	Радыефізік	1. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	Біёлаг-біятэхнолаг. Выкладчык біялогіі	
2. Фізічная электроніка	Фізік-інжынер		3. Біяэкалогія	Біёлаг-экалаг. Выкладчык біялогіі і экалогіі	
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	Эканаміст		ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны	Спецыяліст па міжнародных адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў зносін)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	Спецыяліст па абароне інфармацыі. Радыефізік		2. Лінгвакраізназнаўства	Усходазнаўца-міжнароднік. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў зносін)	
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	Фізік. Даследчык	1. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	3. Міжнароднае права	Юрыст-міжнароднік з веданнем замежных моў	
2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	Фізік. Інжынер		4. Сусветная эканоміка	Эканаміст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
3. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі		5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	Менеджэр у сферы міжнароднага турызму. Перакладчык-рэферэнт	
4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	Фізік. Менеджэр		6. Мытная справа	Спецыяліст мытнай справы	
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	Хімік. Даследчык	1. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	7. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — спецыяльны пераклад)	Лінгвіст. Перакладчык (з указаннем моў)	1. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	Хімік. Выкладчык хіміі		8. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	Культуролаг-даследчык. Выкладчык культуралогіі	1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
3. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	Хімік. Хімік-экалаг		9. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	Культуролаг-даследчык. Выкладчык культуралогіі	
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія	Геаграф. Выкладчык геаграфіі	1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне) 2. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	10. Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	Культуролаг-даследчык. Выкладчык культуралогіі	
2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	Геаграф. Спецыяліст па ГІС		ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія	Палітолаг-юрыст	1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	Інжынер-геолаг		2. Правазнаўства	Юрыст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
4. Геаэкалогія	Геаграф-экалаг. Выкладчык геаграфіі і экалогіі	1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне) 2. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	3. Эканамічнае права	Юрыст з веданнем эканомікі	
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя	1. Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 2. Гісторык-археолог. Выкладчык гісторыі і археалогіі 3. Гісторык-этнолаг. Выкладчык гісторыі і этналогіі 4. Гісторык. Мастацтвазнаўца. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін	1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	Журналіст	1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	1. Гісторык-музеязнаўца. Выкладчык гісторыі 2. Мастацтвазнаўца-музеёлаг. Выкладчык гісторыі і сусветнай мастацкай культуры		2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	Журналіст	
3. Гісторыя-архівазнаўства	Гісторык-архівіст. Выкладчык гісторыі		3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі	
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	1. Арганізатар дакументацыйнага забеспячэння кіравання 2. Арганізатар інфармацыйнага забеспячэння кіравання 3. Спецыяліст па абароне інфармацыі	1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	4. Літаратурная работа	Літаратурны рэдактар	
			5. Міжнародная журналістыка	Журналіст-міжнароднік	

(Заканчэнне табліцы на 4-й стар.)

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ ў 2004 ГОДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак табліцы на 3-й стор.)

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Кваліфікацыя	Уступныя выпрабаванні	Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Кваліфікацыя	Уступныя выпрабаванні
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія	1. Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, беларускай мовы як замежнай 4. Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рыторыкі	1. Беларуская літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова (АЦТ або ЦТ)	9. Класічная філалогія	1. Філолаг. Выкладчык класічных моў і антычнай літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык класічных моў і антычнай літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык класічных моў і антычнай літаратуры, перакладчык	1. Беларуская літаратура або руская літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
2. Славянская (чэшская) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык славянскай (чэшскай, беларускай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык славянскай (чэшскай, беларускай) мовы і літаратуры, перакладчык 3. Філолаг. Выкладчык славянскай (чэшскай, беларускай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы		ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне ваенскай дзейнасці)	Сацыяльны педагог. Педагог-псіхолог	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
3. Руская філалогія	1. Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай 4. Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рыторыкі	1. Руская літаратура (пісьмовае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Руская мова (АЦТ або ЦТ)	2. Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)	Хімік. Хімік-экалаг	1. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
4. Славянская (украінская) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык славянскай (украінскай, рускай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык славянскай (украінскай, рускай) мовы і літаратуры, перакладчык 3. Філолаг. Выкладчык славянскай (украінскай, рускай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы		3. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)	Журналіст	1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае тэсціраванне) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
5. Рамана-германская (англійская) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык замежнай (англійскай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык замежнай (англійскай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык замежнай (англійскай) мовы і літаратуры, перакладчык 4. Філолаг. Выкладчык замежнай (англійскай) мовы і літаратуры, беларускай мовы як замежнай 5. Філолаг. Выкладчык замежнай (англійскай) мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай	1. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)	4. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы)	Юрыст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
6. Рамана-германская (нямецкая) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры, перакладчык 4. Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры, беларускай мовы як замежнай 5. Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай		5. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	Спецыяліст па міжнародных адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў зносін)	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
7. Рамана-германская (французская) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык замежнай (французскай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык замежнай (французскай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык замежнай (французскай) мовы і літаратуры, перакладчык 4. Філолаг. Выкладчык замежнай (французскай) мовы і літаратуры, беларускай мовы як замежнай 5. Філолаг. Выкладчык замежнай (французскай) мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай		ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	Юрыст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
8. Рамана-германская (італьянская) філалогія	1. Філолаг. Выкладчык замежнай (італьянскай) мовы і літаратуры 2. Філолаг. Выкладчык замежнай (італьянскай) мовы і літаратуры, спецыяліст па камп'ютэрнай лінгвістыцы 3. Філолаг. Выкладчык замежнай (італьянскай) мовы і літаратуры, перакладчык 4. Філолаг. Выкладчык замежнай (італьянскай) мовы і літаратуры, беларускай мовы як замежнай 5. Філолаг. Выкладчык замежнай (італьянскай) мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай		2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	Спецыяліст па сацыяльнай рабоце — псіхолог	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
			3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	Спецыяліст па сацыяльнай рабоце	
			4. Дызайн	Дызайнер	1. Творчасць (малюнак і вольная кампазіцыя) 2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
			5. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	Менеджэр-эканаміст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)
			6. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	Менеджэр-эканаміст	
			7. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	Менеджэр-эканаміст	
			8. Маркетынг	Маркетолог-эканаміст	
			ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Бізнес-адміністраванне	Менеджэр-эканаміст	1. Матэматыка (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 2. Замежная мова (пісьмовае тэсціраванне або ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ЦТ)

ЦТ — па жаданні абітурыента залічваюцца вынікі цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2004 годзе;

АЦТ — залічваюцца вынікі абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання.



ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ Ё 2004 ГОДЗЕ

(дзённая форма навучання)

І КОШТ ДЗЁННАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	Кошт дзённага платнага навучання (умоўных адзінак у год)		
				Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	80	20	750	700	520
	Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	25	5	750	700	520
	Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка)	20	10	750	700	520
	Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	20	10	750	700	520
	Механіка	25	5	750	700	520
	Усяго	170	50			
	Усяго	80	15	850	790	600
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі	Прыкладная матэматыка	60	15	850	790	600
	Інфарматыка	15	15	850	790	600
	Эканамічная кібернетыка	15	15	850	790	600
	Актарная матэматыка	15	15	850	790	600
	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмныя сістэмы)	15	15	850	790	600
	Усяго	185	75			
	Усяго	185	75			
Фізічны факультэт	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	60	10	750	700	520
	Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	5	750	700	520
	Фізіка (напрамак — кіраванне дзейнасцю)	20	5	750	700	520
	Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	25	5	750	700	520
	Усяго	125	25			
	Усяго	125	25			
	Усяго	125	25			
Факультэт радыёфізікі і электронікі	Радыёфізіка	60	15	750	700	520
	Фізічная электроніка	50	15	750	700	520
	Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	10	10	750	700	520
	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	15	10	750	700	520
	Усяго	135	50			
	Усяго	135	50			
	Усяго	135	50			
Хімічны факультэт	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	65	15	750	700	520
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	10	750	700	520
	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	15	10	750	700	520
	Усяго	100	35			
	Усяго	100	35			
	Усяго	100	35			
	Усяго	100	35			
Біялагічны факультэт	Біялогія	65	30	750	700	520
	Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	30	20	750	700	520
	Біяэкалогія	15	10	750	700	520
	Усяго	110	60			
	Усяго	110	60			
	Усяго	110	60			
	Усяго	110	60			
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	65	10	750	700	520
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	15	10	750	700	520
	Геаграфія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	15	5	750	700	520
	Геаэкалогія	15	10	750	700	520
	Усяго	110	35			
	Усяго	110	35			
	Усяго	110	35			
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	20	10	750	700	520
	Сацыялогія	20	10	800	740	560
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	20	10	1000	930	700
	Псіхалогія	20	10	1000	930	700
	Усяго	80	40			
	Усяго	80	40			
	Усяго	80	40			

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	Кошт дзённага платнага навучання (умоўных адзінак у год)		
				Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	45	20	1000	930	700
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	10	1000	930	700
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	15	10	1000	930	700
	Літаратурная работа	15	10	1000	930	700
	Міжнародная журналістыка	15	10	1000	930	700
	Усяго	105	60			
	Усяго	105	60			
Гістарычны факультэт	Гісторыя	75	25	750	700	520
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	15	10	750	700	520
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10	750	700	520
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	15	15	800	740	560
	Усяго	120	60			
	Усяго	120	60			
	Усяго	120	60			
Эканамічны факультэт	Эканамічная тэорыя	15	20	1000	930	700
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	15	20	1200	1100	840
	Эканоміка	15	20	1200	1100	840
	Фінансы і крэдыт	15	20	1200	1100	840
	Усяго	60	80			
	Усяго	60	80			
	Усяго	60	80			
Філалагічны факультэт	Беларуская філалогія	70	10	750	700	520
	Руская філалогія	50	10	750	700	520
	Славянская (украінская) філалогія	10	5	800	740	560
	Славянская (чэшская) філалогія	10	5	800	740	560
	Рамана-германская (англійская) філалогія	30	15	1000	930	700
	Рамана-германская (французская) філалогія	15	10	1000	930	700
	Рамана-германская (нямецкая) філалогія	15	10	1000	930	700
Юрыдычны факультэт	Правознаўства	130	50	1500	1380	1050
	Эканамічнае права	25	20	1500	1380	1050
	Паліталогія	20	15	1200	1100	840
	Усяго	175	85			
	Усяго	175	85			
	Усяго	175	85			
	Усяго	175	85			
Факультэт міжнародных адносін	Міжнародныя адносіны	20	25	1500	1380	1050
	Лінгвакраіназнаўства	10	10	1500	1380	1050
	Міжнароднае права	20	25	1500	1380	1050
	Сусветная эканоміка	20	25	1500	1380	1050
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	20	25	1200	1100	840
	Мытная справа	20	25	1500	1380	1050
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — спецыяльны пераклад)	20	50	1000	930	700
Інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	15	15	670	620	470
	Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	10	15	670	620	470
	Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	10	10	670	620	470
	Усяго	165	225			
	Усяго	165	225			
	Усяго	165	225			
	Усяго	165	225			
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій	Бізнес-адміністраванне	10	25	1200	1100	840
	Усяго	10	25			
	Усяго	10	25			
	Усяго	10	25			
	Усяго	10	25			
	Усяго	10	25			
	Усяго	10	25			

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	Кошт дзённага платнага навучання (умоўных адзінак у год)		
				Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правознаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	0	50	1000	800	700
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	15	30	650	550	450
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	15	30	650	550	450
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персоналам)	10	50	750	700	500
	Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	10	15	750	700	500
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	5	50	750	700	500
	Маркетынг	10	15	750	700	500
Ваенны факультэт	Дызайн	15	35	800	750	550
	Усяго	80	275			
	Усяго	80	275			
	Усяго	80	275			
	Усяго	80	275			
	Усяго	80	275			
	Усяго	80	275			
Усяго па БДУ	Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне войскай дзейнасці)	8	0	—	—	—
	Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)	12	0	—	—	—
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)	5	0	—	—	—
	Правознаўства (спецыялізацыя — юрысконсультычная работа ў ваеннай сферы)	5	0	—	—	—
	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	12	0	—	—	—
	Усяго	42	0			
	Усяго	42	0			
Усяго па БДУ	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			
	Усяго	1997	1260			

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ Ё 2004 ГОДЗЕ (дыстанцыйная форма навучання) І КОШТ ДЫСТАНЦЫЙНАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	Кошт дыстанцыйнага платнага навучання (умоўных адзінак у год)		
				Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правознаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	0	75	400	400	—
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	0	30	400	400	—
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	0	20	400	400	—
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персоналам)	0	50	400	400	—
	Усяго	0	175			
	Усяго	0	175			
	Усяго	0	175			

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ Ў 2004 ГОДЗЕ

(завочная форма навучання)

І КОШТ ЗАВОЧНАГА
ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ

Факультэт	Спецыяльнасць, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	Кошт завочнага платнага навучання (умоўных адзінак у год)			
				Першая адукацыя (6 гадоў)	Другая адукацыя (4 гады)	Другая адукацыя (4 гады)	Паралельнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	25	10	450	400	500	360
	Усяго	25	10				
Біялагічны факультэт	Біялогія	40	25	450	400	500	360
	Біяэкалогія	10	10	450	400	500	360
	Усяго	50	35				
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	20	10	450	400	500	360
	Геаэкалогія	20	10	450	400	500	360
	Усяго	40	20				
Гістарычны факультэт	Гісторыя	40	15	450	400	500	360
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	15	10	450	400	500	360
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10	450	400	500	360
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	15	15	480	430	520	380
	Усяго	85	50				
	Эканамічная тэорыя	10	15	500	450	550	400
Эканамічны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	10	15	600	540	660	480
	Фінансы і крэдыт	10	15	600	540	660	480
	Усяго	30	45				
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	15	10	450	400	500	360
	Сацыялогія	15	10	480	430	520	380
	Усяго	30	20				
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	25	15	600	540	660	480
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	10	600	540	660	480
	Усяго	40	25				
Філагічны факультэт	Беларуская філалогія	25	10	450	400	500	360
	Руская філалогія	25	10	450	400	500	360
	Усяго	50	20				
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства	70	100	750	670	820	600
	Усяго	70	100				
	Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	0	25	600	550	700	500
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	10	40	450	400	500	350
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асоб)	5	25	450	400	500	350
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	5	25	450	400	500	350
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	5	25	450	400	500	350
	Маркетынг	5	10	450	400	500	350
	Усяго	30	150				
	Усяго па БДУ	450	475				

ЗВЕСТКІ АБ АГУЛЬНЫМ

КОНКУРСЕ НА 1 КУРС БДУ

Ў 1998-2003 ГАДАХ

(дзённая бюджэтная
форма навучання)

Спецыяльнасць (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Конкурс 1998 г.	Конкурс 1999 г.	Конкурс 2000 г.	Конкурс 2001 г.	Конкурс 2002 г.	Конкурс 2003 г.
Механіка-матэматычны факультэт						
Матэматыка	2.45	2.49	2.4	2.75	3.16	2.4
Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	2.4	2.52	3.0	2.75	3.16	2.4
Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная матэматыка)	3.6	2.6	2.8	2.75	3.16	2.4
Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	3.15	4.0	3.4	2.75	3.16	2.4
Механіка	2.56	2.32	2.5	2.75	3.16	2.4
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі						
Прыкладная матэматыка	3.34	3.06	3.4	3.70	2.75	2.5
Інфарматыка	3.26	3.38	3.4	3.70	2.75	2.5
Эканамічная кібернетыка	2.1	4.4	4.5	3.70	2.75	2.5
Актарная матэматыка	3.05	3.8	3.5	3.70	2.75	2.5
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмыныя сістэмы)	—	—	—	—	2.75	2.5
Факультэт радыёфізікі і электронікі						
Радыёфізіка	2.14	2.35	2.6	2.28	2.09	1.6
Фізічная электроніка	2.52	2.3	2.6	2.28	2.09	1.6
Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	3.47	3.47	3.9	3.13	1.47	1.6
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграмыныя тэхнічныя сродкі)	—	—	—	—	2.09	1.6
Фізічны факультэт						
Фізіка	2.48	2.06	2.1	2.20	2.10	1.2
Хімічны факультэт						
Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	2.35	2.4	2.3	3.16	2.95	3.4
Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	2.35	2.4	2.3	3.16	2.95	3.4
Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	2.47	2.53	3.0	3.16	2.95	3.4
Біялагічны факультэт						
Біялогія	3.66	4.26	3.1	4.26	4.32	3.7
Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	3.5	2.65	3.4	4.26	4.32	3.7
Біяэкалогія	3.47	3.87	4.3	4.26	4.32	3.7
Геаграфічны факультэт						
Геаграфія	2.54	2.05	2.5	2.63	2.36	2.3
Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	—	2.2	3.4	2.63	2.36	2.3
Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	1.9	2.67	2.9	2.63	2.36	2.3
Геаэкалогія	2.6	2.73	3.3	3.40	5.27	5.3
Эканамічны факультэт						
Эканамічная тэорыя	3.75	3.0	4.7	4.41	6.18	3.7
Эканоміка	—	4.4	2.7	4.41	6.18	3.7
Фінансы і крэдыт	—	—	—	—	6.18	3.7
Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	4.65	4.8	4.5	4.41	6.18	3.7
Гістарычны факультэт						
Гісторыя	3.33	2.37	2.9	2.46	2.79	2.7
Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	3.2	2.53	2.5	2.46	2.79	2.7
Гісторыка-архівазнаўства	2.93	3.0	2.7	2.46	2.79	2.7
Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	—	—	—	2.46	3.87	4.3
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук						
Філасофія	4.9	3.07	3.3	4.07	4.23	2.9
Сацыялогія	6.65	4.15	3.8	4.70	5.20	4.2
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	6.53	6.07	4.2	6.0	4.85	4.5
Псіхалогія	3.72	3.56	4.6	4.15	5.10	5.2
Факультэт журналістыкі						
Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	3.83	4.5	4.0	4.18	3.92	3.6
Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	3.83	4.5	4.0	4.18	3.92	3.6
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	4.2	4.73	3.7	3.13	3.93	2.9
Літаратурная работа	—	3.13	2.8	2.93	2.47	2.7
Міжнародная журналістыка	3.13	3.8	3.1	3.33	3.53	3.0
Юрыдычны факультэт						
Паліталогія	3.75	4.3	4.7	4.65	3.85	3.6
Правазнаўства	4.3	3.39	3.1	3.14	3.00	2.7
Эканамічнае права	—	—	3.1	3.12	3.72	2.7

Спецыяльнасць (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Конкурс 1998 г.	Конкурс 1999 г.	Конкурс 2000 г.	Конкурс 2001 г.	Конкурс 2002 г.	Конкурс 2003 г.
Філагічны факультэт						
Беларуская філалогія	3.11	2.74	2.6	3.39	3.51	2.4
Руская філалогія	3.1	3.48	2.4	2.70	3.34	3.6
Рамана-германская (англійская) філалогія	6.28	4.56	5.2	10.08	7.80	10.2
Рамана-германская (французская) філалогія	2.8	1.6	2.5	4.67	3.33	3.6
Рамана-германская (нямецкая) філалогія	3.67	2.73	3.5	5.67	5.67	6.7
Рамана-германская (італьянская) філалогія	4.07	3.2	4.9	5.93	7.67	7.2
Факультэт міжнародных адносін						
Міжнародныя адносіны	3.83	3.68	3.8	4.11	4.32	4.3
Лінгвакраізнаўства	—	—	—	3.0	4.40	6.1
Міжнароднае права	3.88	5.85	4.6	3.84	5.26	5.1
Сусветная эканоміка	4.04	3.45	3.3	5.11	3.58	4.2
Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	2.95	2.55	2.6	3.47	3.89	6.3
Мытная справа	—	2.3	2.8	3.84	3.95	4.1

ЗВЕСТКІ АБ ПРАХАДНЫХ БАЛАХ НА 1 КУРС ДЗЁННАЙ БЮДЖЭТНАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ БДУ Ў 2001-2003 ГАДАХ

(у працэнтах ад максімальна магчымага)

Спецыяльнасць	2001 г.	2002 г.	2003 г.	Усярэднім
Матэматыка	55,88	65,71	75,0	65,53
Механіка	55,88	65,71	75,0	65,53
Прыкладная матэматыка	76,47	62,86	80,0	73,11
Інфарматыка	76,47	62,86	80,0	73,11
Эканамічная кібернетыка	76,47	62,86	80,0	73,11
Актарная матэматыка	76,47	62,86	80,0	73,11
Камп'ютэрная бяспека	—	67,15	80,0	73,58
Радыёфізіка	67,65	71,43	80,0	73,03
Фізічная электроніка	67,65	71,43	80,0	73,03
Камерцыйная дзейнасць	76,47	42,86	80,0	66,44
Фізіка	55,88	74,29	40,0	56,72
Хімія	73,53	62,86	65,0	67,13
Біялогія	70,59	74,29	70,0	71,63
Біяэкалогія	70,59	74,29	70,0	71,63
Геаграфія	55,88	51,43	75,0	60,77
Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	55,88	51,43	75,0	60,77
Геаэкалогія	47,06	60,0	80,0	62,35
Эканамічная тэорыя	72,5	72,5	75,0	73,33
Эканоміка	72,5	72,5	75,0	73,33
Фінансы і крэдыт	—	72,5	75,0	73,75
Менеджмент	68,77	67,86	75,0	70,54
Гісторыя	47,5	62,5	60,0	56,67
Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	47,5	62,5	60,0	56,67
Гісторыка-архівазнаўства	47,5	62,5	60,0	56,67
Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	47,5	65,0	72,5	61,67
Філасофія	76,67	83,33	70,0	76,67
Сацыялогія	80,0	80,0	80,0	80,0
Інфармацыя і камунікацыя	78,89	75,56	73,34	75,93
Псіхалогія	72,5	72,5	75,0	73,33
Сацыяльная работа	58,82	57,14	35,0	50,32
Журналістыка	75,56	71,11	65,0	70,56
Літаратурная работа	71,11	66,67	65,0	67,59
Міжнародная журналістыка	75,56	71,11	65,0	70,56
Паліталогія	75,0	72,5	65,0	70,83
Правазнаўства	60,0	60,0	65,0	61,67
Эканамічнае права	55,0	62,5	65,0	60,83
Беларуская філалогія	56,67	63,33	63,33	61,11
Руская філалогія	60,0	63,33	73,33	65,55
Славянская філалогія	70,0	70,0	65,0	68,33
Рамана-германская філалогія	66,88	73,13	72,5	70,84
Міжнародныя адносіны	77,5	70,0	72,5	73,33
Лінгвакраізнаўства	67,5	75,0	75,0	72,5
Міжнароднае права	80,0	75,0	75,0	76,67
Сусветная эканоміка	80,0	67,5	75,0	74,17
Мытная справа	65,0	65,0	72,5	67,5
Усяго па БДУ	63,9	67,04	70,78	67,24



ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

**Дэкан факультэта — дацэнт,
кандыдат філалагічных навук
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ**

**220007, г. Мінск,
вул. Маскоўская, 15,
тэл. 222-83-40**

Састай выкладчыкаў факультэта:
прафесараў — 8, дактароў навук — 10,
дацэнтаў, кандыдатаў навук — 47

Колькасць кафедраў — 9:
— сацыялогіі журналістыкі (заг. Ва-
раб'ёў В.П., дацэнт)

— перыядычнага друку (заг. Свароб
А.К., дацэнт)

— тэлебачання і радыёвяшчання (заг.
Булацкі В.Р., дацэнт)

— гісторыі журналістыкі і літаратуры
(заг. Дарашонак П.Л., дацэнт)

— замежнай журналістыкі і літарату-
ры (заг. Дасяева Т.М., прафесар)

— стылістыкі і літаратурнага рэдагаван-
ня (заг. Іўчанкаў В.І., дацэнт)

— літаратурна-мастацкай крытыкі (заг.
Саянкова Л.П., дацэнт)

— тэалягіі камунікацыі (заг. Ваш-
кевіч В.Р., дацэнт)

— англійскай мовы і мойнай камуні-
кацыі (заг. Уханава—Шмыгала І.Ф., пра-
фесар)

Колькасць студэнтаў: 641 — дзён-
ная форма навучання, 323 — завочная
форма навучання

Колькасць асірантаў — 37

3 гісторыі факультэта

Факультэт журналістыкі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта быў заснава-
ны адразу ж пасля вызвалення Бела-
русі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
у 1944 г. Згодна з пастановай ЦК УКП(б)
ад 9 жніўня 1944 г. ён стаў першым фа-
культэтам у сістэме дзяржаўных універ-
сітэтаў былога Савецкага Саюза.

За 60 год факультэт прайшоў няпро-
сты, але пачэсны, ганаровы шлях. Асаб-
ліва імкліва факультэт пачаў развівацца
з 1967 г. Замест адной — кафедры
тэорыі і практыкі партыйна-савецкага
друку — былі створаны 4 новыя: гісто-
рыі журналістыкі (1967, загадчык праф.
Р.В. Булацкі), тэлебачання і радыёвяш-
чання (1967, дацэнт М.Я. Дастанка), тэо-
рыі і практыкі савецкай журналістыкі

(1969, праф. Б.В. Стральцоў), стылістыкі
і літаратурнага рэдагавання (1969, праф.
М.Я. Цікоцкі).

80-я гады ўвайшлі ў гісторыю фа-
культэта як перыяд актыўнай працы па
падрыхтоўцы на міжнародным аддзяленні
журналісцкіх кадраў для многіх краін
свету. Значная роля ў гэтым належыць
намесніку дэкана А.А. Рудэнка і кафед-
ры замежнай журналістыкі і літаратуры,
створанай у 1984 годзе, якую шмат год
ўзначальваў прафесар І.І. Сачанка.

У 1998 годзе на аснове кафедры тэо-
рыі і практыкі сучаснай журналістыкі
створаны кафедры перыядычнага дру-
ку, сацыялогіі журналістыкі і літарату-
рна-мастацкай крытыкі, у 1999 годзе —
кафедра тэалягіі камунікацыі, у 2000
годзе — кафедра англійскай мовы і моў-
най камунікацыі.

За апошнія гады факультэт поўна-
сцю абнавіў вучэбныя планы, мадэрніза-
ваў навуальна-тэхнічную базу. Адкры-
ты 3 новыя спецыяльнасці (інфармацыя
і камунікацыя, міжнародная журналісты-
ка, літаратурная работа), створаны Вучэб-
ны цэнтр камунікацыйных тэхналогій. З
2003 г. прыём на факультэт ажыццяўля-
ецца па двух напрамках: друкаваныя СМІ,
аўдыёвізуальныя СМІ. Падрыхтоўка спе-
цыялістаў вядзецца па двухузроўневай
сістэме. У навуальным працэсе шырока
выкарыстоўваюцца сучасныя інвацыя-
ныя метады (напрыклад, рэйтынгавая
сістэма ацэнкі ведаў). Выкладчыкамі фа-
культэта па кожнай дысцыпліне падрых-
таваны вучэбна-метадычныя комплексы.

На факультэце працуюць некалькі наву-
кова-даследчых лабараторый. Выклад-
чыкі займаюцца вывучэннем асноўных тэн-
дэнцый развіцця сучаснай журналістыкі
па самых розных кірунках (сацыялогія
журналістыкі, паліталогія журналістыкі, гісто-
рыя журналістыкі, літаратурна-мастацкая
крытыка, літаратурнае рэдагаванне і інш.).
У рэдакцыях "Звязды", "Рэспублікі",



"Голас Радзімы", Белдзяржтэлеграф-
кампаніі, Нацыянальным прэс-цэнтры ство-
раны філіялы факультэцкіх кафедраў —
творчыя лабараторыі журналісцкага май-
стэрства. Студэнты факультэта выдаюць
вучэбную газету "Журналіст".

За гады існавання факультэт вы-
пусціў больш за 6 тысяч прафесійных
журналістаў.

З 1998 года пры факультэце працу-
юць курсы павышэння кваліфікацыі спе-
цыялістаў кнігавядання і СМІ.

**Спецыяльнасці і спецыялізацыі,
па якіх вядзецца падрыхтоўка
спецыялістаў**

Журналістыка (кваліфікацыя жур-
наліст)

Напрамак — друкаваныя СМІ. Спе-
цыялізацыі: перыядычны друк, дзей-
насць інфармацыйных агенцтваў, фота-
журналістыка.

Напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ.
Спецыялізацыі: тэлежурналістыка, ра-
дыёжурналістыка, WEB-журналістыка.

Міжнародная журналістыка (квалі-
фікацыя журналіст-мжнароднік)

Спецыялізацыі: міжнародная жур-
налістыка і палітыка, міжнародная жур-
налістыка і эканоміка.

Інфармацыя і камунікацыя (квалі-
фікацыя спецыяліст па інфармацыі і ка-
мунікацыі)

Напрамак — тэхналогіі камунікацыі.
Спецыялізацыі: аўдыёвізуальная
інфармацыя і камунікацыя, інфармацыя і
камунікацыя ў сістэме грамадскіх сувя-
зей, рэкламная камунікацыя.

Літаратурная работа
(кваліфікацыя: літаратурны
рэдактар)

Спецыялізацыя: літарату-
рная работа (рэдагаванне).
Вучэбныя дысцыпліны,
што выкладаюцца на фа-
культэце, размеркаваны ў
адпаведнасці з вучэбнымі
планамі кожнай спецыяль-
насці з улікам узроўню пад-
рыхтоўкі і падзелены на
блокі.

**Сацыяльна-гуманітар-
ныя дысцыпліны:** гісторыя
Беларусі, асновы права, філа-
софія, эканоміка, паліталогія, ас-
новы псіхалогіі і педагогікі, этыка, логіка,
сацыялогія, замежная мова, фізвыхаванне.

Прыродазнаўчыя дысцыпліны:
канцэпцыя сучаснага прыродазнаўства,
асновы вышэйшай матэматыкі, асновы
інфарматыкі і навіейшыя камунікацыйныя
тэхналогіі, асновы экалогіі (уключаючы ас-
новы энергазберажэння), ахова працы.

**Агульнапрафесійныя і спецыяль-
ныя дысцыпліны:** сучасная руская мова,
сучасная беларуская мова, стылістыка мовы
і літаратурнае рэдагаванне, асновы тэорыі
літаратуры, беларуская літаратура, руская
літаратура, замежная літаратура, гісторыя
журналістыкі, асновы журналістыкі, асновы
фотажурналістыкі, асновы літаратурна-рэ-
дактарскай дзейнасці, асновы інфармацый-
на-камунікацыйнай дзейнасці, асновы тэ-

лерадзежурналістыкі, асновы міжнароднай
журналістыкі, гісторыя мастацтваў, культу-
ралогія, тэхніка і тэхналогія СМІ (асновы
паліграфіі, тэхніка РТБ, асновы фатаграфіі,
дизайн газеты, камп'ютэрная верстка, ас-
новы творчай дзейнасці журналіста, пра-
фесійная этыка журналіста, эканоміка і ме-
неджмент СМІ, прававыя асновы журналі-
стыкі, паліталогія журналістыкі, сацыялогія
журналістыкі, псіхалогія журналістыкі, дыс-
цыпліны на выбар студэнта), курсы па ра-
шэнні Савета факультэта (спецдысцыплі-
ны, журналісцкае майстэрства, курсы па
профілі, выпуск вучэбнай газеты (тэлера-
дыёперадачы).

Дадатковыя віды навучання:
медыцынская падрыхтоўка, спецадрых-
тоўка, фізкультурна-аздаўленчыя і спор-
тыўныя заняткі.

Навуальны працэс на факультэце
журналістыкі ажыццяўляецца ў цеснай
сувязі з рэдакцыямі рэспубліканскіх срод-
каў масавай інфармацыі. На радыё, тэ-
лебачанні, у газетах студэнты замацоў-
ваюць набытыя веды, становяцца іх па-
стыянымі супрацоўнікамі.

Размеркаванне выпускнікоў факультэ-
та журналістыкі штогод ажыццяўляецца ў
адпаведнасці з планамі міністэрстваў
эканомікі, інфармацыі і адукацыі Рэспу-
блікі Беларусі, а таксама з запатраба-
ваннямі рэдакцый. Попыт на журналісц-
кія кадры ў краіне на сённяшні дзень
застаецца вельмі высокім.

Шчыра запрашаем на факультэт!



БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта —
дацэнт, кандыдат
біялагічных навук
Уладзімір Васільевіч
ЛЫСАК**

**220064, г. Мінск,
вул. Курчатова, 10,
тэл.: 209-58-08,
209-59-02, 209-58-05
Факс: 277-55-35
E-mail: bio@bsu.by**



У цяперашні час на 9 кафед-
рах факультэта працуюць 74 вы-
кладчыкі, з якіх: прафесараў — 9,
дактароў навук — 15, дацэнтаў
— 40, кандыдатаў навук — 56.

Акрамя таго, навуальныя
працы на факультэце забяспеч-
ваюць 7 навукова-даследчых ла-
бараторый, заалягічны музей, ба-
танічны сад, гербарый, вучэбная
лабараторыя вылічальнай тэхнікі
і тэхнічных сродкаў навучання і
вучэбна-навуковы цэнтр "Нара-
чанская біялагічная станцыя".

На факультэце навучаюцца
каля 1200 студэнтаў (дзённая і
завочная форма навучання), 12

магістрантаў і 28 асірантаў.

Факультэт адкрыты ў 1931
годзе. Да гэтага з 1922 года бія-
лагічная падрыхтоўка студэнтаў
праводзілася на прыродазнаўча-
навуковым аддзяленні педагогі-
чнага факультэта. Факультэт га-
нарыцца сваімі славымі выпуск-
нікамі, такімі як Л.М. Сушчэня,
акадэмік, вядомы гідрабіёлаг, у
90-я гады — прэзідэнт Нацыя-
нальнай Акадэміі навук Бела-
русі; І.М. Сяржанін, член-карэс-
пандэнт АН БССР, вядомы зао-
лаг; А.А. Мілюцін, прафесар, рэк-
тар Міжнароднага дзяржаўнага
экалагічнага ўніверсітэта імя А.Д.

Сахаравы з 1996 па 2002 гг.; Н.І.
Астаповіч, член-карэспандэнт
НАН Беларусі, намеснік дырэктара
Інстытута мікрабіялогіі НАН
Беларусі; К.І. Слабажаніна, член-
карэспандэнт НАН Беларусі,
намеснік дырэктара Інстытута
фотабіялогіі НАН Беларусі;
А.Г. Давыдзенка, член-карэспандэнт
НАН Беларусі, загадчык ла-
бараторыі Інстытута генетыкі і
цыталагіі НАН Беларусі, прэзідэнт
селекцыйнай кампаніі "Сося-Поў-
нач"; А.П. Астапеня, член-карэс-
пандэнт НАН Беларусі, дырэктар
Міжведамаснага цэнтру праблем
Нацыянальных паркаў і запавед-
нікаў, загадчык НДЛ гідраэка-
логіі; М.Я. Нікіфараў, дырэктар
Інстытута заалогіі НАН Беларусі;
З.Р. Шырко, выдатнік адукацыі
Рэспублікі Беларусь, дырэктар
СШ № 196 г. Мінска; Д.У. Ма-
шара, трохразовая чэмпіёнка све-
ту па кікбоксінгу.

Падрыхтоўка спецыялістаў на
дзённым аддзяленні вядзецца па
трох спецыяльнасцях: "Біялогія",
"Біятэхналогія" і "Біяэкалогія".
Студэнты атрымліваюць адну з
трох кваліфікацый: "Біёлаг. Вы-
кладчык біялогіі і хіміі", "Біёлаг-
біятэхналаг. Выкладчык біялогіі",
"Біёлаг-экалаг". Выкладчык бія-
логіі і экалогіі". На завочным ад-
дзяленні падрыхтоўка спецыялі-
стаў вядзецца па спецыяльнас-
цах біялогія і біяэкалогія.

На першым і другім курсах
студэнты ўсіх кваліфікацый на-
вучаюцца па агульным вучэбным
плане, які прадугледжвае выву-
чэнне асноўных прырода-
знаўчанавуковых, сацыяльна-гу-
манітарных і базавых біялагічных
дысцыплін. Пачынаючы з трэця-
га курса навучанне студэнтаў
ажыццяўляецца па асобных ву-

чэбных планах, згодна з адпавед-
най кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэн-
ты атрымліваюць шырокую пра-
фесійную падрыхтоўку, якая за-
бяспечваецца вывучэннем у
вялікім аб'ёме такіх дысцыплін
біялагічнага цыкла, як батаніка,
заалогія, цыталагія і гісталагія, бія-
хімія, біяфізіка, радыёбіялогія,
фізіялогія раслін, мікрабіялогія, віру-
салагія, імуналогія, біятэхналогія,
генетыка, тэорыя эвалюцыі, эка-
логія, ксенабіялогія, малекулярная
біялогія, біяэнергетыка клеткі, ар-
ганізацыя геномаў, фізіялогія ча-
лавека і жывёл, анатомія чалаве-
ка, біялогія індывідуальнага раз-
віцця, біяметрыя, інфармацыйныя
тэхналогіі ў біялогіі, мадэліраван-
не біялагічных працэсаў і г.д.

Падрыхтоўка студэнтаў па спе-
цыяльнасцях "Біятэхналогія" і
"Біяэкалогія" прадугледжвае,
акрамя таго, вывучэнне шэрага
дадатковых спецыяльных дыс-
цыплін, такіх як фармакагназис,
культываванне клетак, вектарныя
сістэмы, генная інжынерныя, інжы-
нерная энзімалогія, клетачная інжы-
нерныя, селекцыя прадукцэнтаў, рэ-
гуляцыя метабалізму клеткі,
біятрансфармацыя рэчываў, бія-
сэнсарныя сістэмы, імабілізаваныя
клеткі і ферменты, біянебеспеч-
насць прадуктаў біятэхналогіі,
біяэнергетычныя сістэмы, вы-
дзяленне і ачыстка прадуктаў бія-
тэхналогіі, інавацыйная дзейнасць
у сферы біятэхналогіі, біятэхнало-
гія ачысткі прамысловых адходаў
і г.д. (спецыяльнасць "Біятэхна-
логія"); землярэгуляцыя, гідраэкало-
гія, хімічная экалогія, папуляцый-
ная экалогія, першасныя прадукцэ-
нты, кансументы, рэдукцэнт у пры-
родных і штучных эксістэмах,
радыэкалогія, экалагічны маніто-

рынг, кантроль і экспертыза, эка-
лагічны менеджмент, экалогія ча-
лавека, эканоміка прыродакарыс-
тання, глабальная экалогія, асно-
вы рэгулявання якасці прыродных
вод, экалагічнае права і г.д. (спе-
цыяльнасць "Біяэкалогія").

Пры падрыхтоўцы спецыя-
лістаў на дзённым аддзяленні
прадугледжана праходжанне
практык: на першым і другім кур-
сах — палявая вучэбная практы-
ка па батаніцы і заалогіі на Вало-
жынскай геабазе "Заходняя Бя-
рэзіна"; на трэцім — вучэбная
практыка па спецыялізацыі на
кафедрах, у вучэбна-навуковым
цэнтры "Нарачанская біялагічная
станцыя", у навукова-даследчых
лабараторыях факультэта, у на-
вукова-даследчых інстытутах, вып-
ворчых устано-
вах, у запавед-
ніках, батанічных
садах і нацыя-
нальных парках;
на чацвёртым і
пятым курсах —
вытворчая і педа-
гагічная практыкі.
На завочным ад-
дзяленні вучэб-
ную практыку па
батаніцы і заалогіі
студэнты прахо-
дзяць на другім і
трэцім курсах,
вытворчую і пе-
дагагічную прак-
тыкі — на шостым
курсе.

Пасля закан-
чэння навучання
выпускнікам
прысвойаецца
ступень бакалаў-
ра або магістра.
Выпускнікі

факультэта могуць працаваць
выкладчыкамі сярэдніх і вышэй-
шых навуальных устаноў, су-
працоўнікамі навукова-даследчых
інстытутаў, на прадпрыемствах
аграпрамысловага комплексу,
фармацэўтычнай, мікрабіялагіч-
най і харчовай прамысловасці, у
запаведніках, заказніках, нацыя-
нальных парках, батанічных са-
дах, на селекцыйных станцыях, у
сістэме Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя, у сістэме Дзярж-
камгідрамету і г.д.

Выпускнікі, якія паказалі
схільнасць да навукова-даслед-
чай работы, высокую эрудыцыю,
атрымліваюць рэкамендацыю Ву-
чонага савета факультэта для
паступлення ў асірантуру.



ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — доктар юрыдычных навук, дацэнт Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА



Выкладчыцкі састані: 18 прафесараў, 87 дацэнтаў, 48 выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў: 10 (тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працэсу права, крымінальнага права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, крыміналістыкі, экалагічнага і аграрнага права, фінансаванага права і прававога забеспячэння гаспадарчай дзейнасці, паліталогіі).

Колькасць вучэбных лабараторый: 5 (заканадаўства, інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, крыміналістыкі, палітычных тэхналогій, юрыдычная клініка).

Колькасць студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў: 1811 студэнтаў і магістрантаў, 76 аспірантаў.

Дата заснавання 1921 год.

За гады існавання факультэт падрыхтаваў не адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацыяй. Сярод яго выпускнікоў міністры, дэпутаты Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстановаў і арганізацый. Сёння выпускнікі факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы Гаспадарчы суды, Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Студэнты юрыдычнага факультэта навучаюцца на трох аддзяленнях: дзённае, завочнае і заочнае для асоб, якія атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю, па трох спецыяльнасцях: правазнаўства, выпускнікам якога прысвойваецца кваліфікацыя «юрыст»; паліталогія — кваліфікацыя «юрыст-палітолаг» і эканамічнае права — кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі».

На працягу вучобы студэнты-прававеды спецыялізуюцца па 9 спецыялізацыях: арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае права, параўнальнае правазнаўства, прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.

Асноўнымі вывучаемымі прадметамі на юрыдычным факультэце з'яўляюцца агульная тэорыя права, гісторыя дзяржавы і права Беларусі і

220007, г. Мінск, вул. Маскоўская, 17, тэл./факс: 222-83-18, e-mail: law@bsu.by, Internet: http://www.law.bsu.by

за межамі краін, канстытуцыйнае права, грамадзянскае права, крымінальнае права, адміністрацыйнае права, працоўнае права, фінансавое права, экалагічнае права, аграрнае права, міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права, крыміналістыка, гаспадарчае права, грамадзянскі працэс, крымінальны працэс, гаспадарчы працэс і інш.

Вучэбны працэс на юрыдычным факультэце спалучае класічную форму выкладання з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт забяспечаны тэхнічнымі сродкамі навучання, аб'яднанымі лакальнай сеткай, таму студэнты могуць пры падрыхтоўцы да заняткаў, экзаменаў ці залікаў з любога камп'ютара факультэта ці з дому атрымаць па кожнай навучальнай дысцыпліне поўную вучэбна-метадычную і заканадаўчую інфармацыю, размешчаную на сайце факультэта. Практычныя навыкі студэнты-юрысты набываюць як на вучэбных і вытворчых практыках, так і ў юрыдычнай клініцы, створанай пры факультэце, дзе студэнты пры аказанні юрыдычных паслуг малязабеспечаным грамадзянам краіны вучацца складаць юрыдычныя дакументы, засвойваюць нормы юрыдычнай этыкі.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта налічвае каля 200 тысяч экзэмпляраў выданняў, у тым ліку і ўнікальных (XIX — пачатак XX ст. ст.), напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца вядучым навучальным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашаць юрыдычныя задачы дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй краіне, так і па-за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць у апарате Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; абласных, раённых (гарадскіх) выканаўчых камітэтах адпаведных Саветаў дэпутатаў; мясцовых адміністрацыях г. Мінска; міністэрствах; дзяржкамітэтах; банках; у сістэме судовай уладзіцельскай адвакатуры і натарыяце; органах пракуратуры, на прадпрыемствах, ва ўстановах, арганізацыях і інш. Шэраг выпускнікоў юрыдычнага факультэта паступаюць у аспірантуру і потым паспяхова займаюцца навуковай працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмовы для навучальнай, навуковай і творчай дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць студэнцкія навуковыя гурткі, праходзяць навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых работ. У 2003 годзе на факультэце створана і актыўна дзейнічае студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя.

Штогод праводзяцца Дні факультэта. У музеі правазнаўства працуе гісторыка-культурны цэнтр.

Юрыдычны факультэт БДУ — гэта прэстыж, фундаментальныя веды, высокая прафесійная падрыхтоўка і ўпэўненасць у будучыні!



ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан факультэта — прафесар, доктар гістарычных навук, Заслужаны дзеяч адукацыі Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25, тэл. 284-26-82

На факультэце працуюць 17 дактароў навук, прафесараў, 66 кандыдатаў навук, дацэнтаў, звыш 100 старшых выкладчыкаў і выкладчыкаў.

На факультэце навучаюцца 1300 студэнтаў, 8 магістрантаў, больш за 30 аспірантаў.

Навучальны працэс ажыццяўляюць 16 кафедраў.

Факультэт міжнародных адносін створаны 1 кастрычніка 1995 года з мэтай падрыхтоўкі прафесіяналаў высокага класа ў галіне міжнародных зносін, здольных годна прадстаўляць інтарэсы нашай краіны на сусветнай арэне.

На факультэце міжнародных адносін падрыхтоўка вядзецца па наступных спецыяльнасцях: міжнародныя адносіны, лінгвакраіназнаўства, міжнароднае права, сусветная эканоміка, менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму), мытная справа, сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — спецыяльны пераклад), культуралогія (спецыялізацыі: амерыканістыка і англійская мова; германістыка і нямецкая мова; габраістыка і англійская мова).

Для чытання лекцый прыцягваюцца вядучыя спецыялісты Акадэміі навук Беларусі, работнікі Міністэрства замежных спраў, знешнеэканамічных і знешнепалітычных ведамстваў, Дзяржаўнага мытнага камітэта, буйных спецыялістаў у сферы міжнародных адносін з краін СНД і далёкага замежжа. На факультэце часта арганізуюцца сустрэчы з пасламі замежных краін, вядомымі палітычнымі і дзяржаўнымі дзеячамі нашай краіны, дзеячамі культуры.

Пачынаючы з другога курса, студэнты праходзяць навучальную і вытворчую практыку ў дзяржаўных органах і ведамствах, якія займаюцца знешняй палітыкай, на прадпрыемствах і ў фірмах. Навучаючыся на факультэце, студэнты атрымліваюць глыбокія веды ў галіне агульнанавуковых і агульнанавуковых дысцыплін, гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, краіназнаўства, авалодваюць дзвюма замежнымі мовамі, набываюць навыкі працы на персанальных камп'ютарах.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы спецыялістаў на аддзяленні міжнародных адносін надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і агульнай гісторыі, тэорыі і гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі вядучых краін свету, дзейнасці міжнародных арганізацый, дыпламатычнай і консульскай службы, дыпламатычнаму пратаколу. Пачынаючы з 4-га курса, студэнты, якія навучаюцца па праграмах спецыяліста і магістра, спецыялізуюцца па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі, міжнародных арганізацыях і арганізацыі міжнародных сувязяў.

На аддзяленні міжнароднага права вывучаюць гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, міжнароднае публічнае і прыватнае права, дыпламатычнае і консульскае права, міжнароднае камерцыйнае, мытнае права, параўнальнае адміністрацыйнае, крымінальнае, гаспадарчае, працоўнае права. З трэцяга курса студэнты спецыялізуюцца па міжнародным прыватным, міжнародным публічным праве, дыпламатычнай і консульскай службе.

Будучыя эканамісты-мжнароднікі атрымліваюць веды ў галіне макра- і мікраэканамічнага развіцця, будуць мець добрую матэматычную падрыхтоўку, авалодваюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных працэсаў, вывучаць гісторыю народнай гаспадаркі, бухгалтарскі ўлік, фінансавую-кредытную сістэму, маркетынг, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдытныя адносіны. З 4-га курса студэнты, якія навучаюцца па праграмах спецыяліста і магістра, спецыялізуюцца па знешнеэканамічнай палітыцы, па кіраванні знешнеэканамічнай дзейнасцю.

На аддзяленні міжнароднага турызму студэнты атрымліваюць веды па асновах менеджменту, маркетынгу міжнароднага турызму, арганізацыі і кіравання турысцкімі прадпрыемствамі, вывучаюць геаграфію міжнароднага турызму, прагназаванне міжнароднага турысцкага рынку, эканоміку міжнародных турысцкіх перавозак, рэгіянальнае планаванне турызму, бухгалтарскі ўлік, фінансавую-кредытную сістэму, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю.

най дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдытныя адносіны.

На аддзяленні мытнай справы студэнты вывучаюць міжнароднае публічнае і прыватнае права, камерцыйнае, мытнае, адміністрацыйнае, крымінальнае, гаспадарчае права, бухгалтарскі ўлік, фінансавую-кредытную сістэму, сусветную эканоміку, міжнародныя валютныя і крэдытныя адносіны, валютнае рэгуляванне і валютны кантроль, таварную наменклатуру знешнеэканамічнай дзейнасці, авалодваюць прыёмам барацьбы з мытнымі правапарушэннямі, спецыяльнымі мытнага кантролю, інфармацыйнымі мытнымі тэхналогіямі. Спецыялізацыі: прававое забеспячэнне мытнай дзейнасці, эканамічнае забеспячэнне мытнай дзейнасці.

У 2001 г. адбыўся набор па новай спецыяльнасці — лінгвакраіназнаўства Азіі і Афрыкі. Студэнты будуць вывучаць тэорыю і гісторыю міжнародных адносін, праблемы міжнароднай і нацыянальнай бяспекі, гісторыю, геаграфію, палітычную сістэму і культуру краіны або рэгіёна той мовы, якую яны вывучаюць, актуальныя праблемы гісторыі знешняй палітыкі краін Усходу. Лінгвістычны цыкл дысцыплінаў уключае ўвядзенне ў мовазнаўства, моўную практыку



ўсходняй мовы, іерархію, тэарэтычную граматыку, стылістыку, дыялекталогію, класічную ўсходнюю мову. Сёлета набор будзе адбывацца па спецыялізацыі лінгвакраіназнаўства краін Далёкага Усходу.

Фундаментальная лінгвістычная падрыхтоўка па спецыяльнасці сучасныя замежныя мовы спалучаецца з разнастайнымі формамі практычных заняткаў. Адначасова студэнты атрымліваюць комплексныя веды ў галіне палітыкі, культуры, эканомікі рэгіёнаў распаўсюджвання вывучаемых моў, міжнародных адносін і інш.

Падрыхтоўка спецыялістаў па спецыяльнасці культуралогія накіравана на асэнсаванне шматграннасці сусветнай і еўрапейскай культуры ў яе этнічнай і эпахальнай разнастайнасці, гісторыі, філасофіі, сацыялогіі культуры, культурнай антрапалогіі, параўнальнага рэлігіязнаўства.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца самастойнай навукова-даследчай працы студэнтаў. Яны выступаюць на навуковых канферэнцыях, прадстаўляюць свае распрацоўкі на ўніверсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць падрыхтаваныя для дыпламатычнай, навукова-даследчай, інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці ў галіне міжнародных зносін, міжнароднага права і знешнеэканамічнай дзейнасці. Больш за 40 выпускнікоў працуюць у Міністэрстве замежных спраў, прадстаўляючы нашу дзяржаву ў шэрагу краін Еўропы, Афрыкі, Азіі і Амерыкі. Выпускнікі факультэта працуюць на прадпрыемствах, у банках, юрыдычных фірмах, у прыватных структурах.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць у дзяржаўных органах кіравання, якія займаюцца знешнеэканамічнай і знешнепалітычнай дзейнасцю, у міжнародных арганізацыях і рэгіянальных аб'яднаннях, у якіх Рэспубліка Беларусь мае пасольскія прадстаўніцтвы, на прадпрыемствах, у знешнегандлёвых, турыстычных і камерцыйных фірмах, банках. Яны могуць займацца навукова-педагагічнай работай у навуковых, навучальных установах.



ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктор філалагічных навук Іван Сямёнавіч РОЎДА



Вучэбны працэс на п'яці аддзяленнях забяспечваюць 17 кафедраў, 3 навукова-даследчыя лабараторыі, на якіх працуюць 28 прафесараў, 83 дацэнты, 33 старшыя выкладчыкі, 40 выкладчыкаў.

Сёння на філфаку займаюцца 1915 студэнтаў, 95 аспірантаў, 15 магістрантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў ва ўніверсітэце пачалася ў першы ж год яго заснавання: 12 жніўня 1921 года быў аб'яўлены прыём на грамадска-педагагічнае, прававое, эканамічнае і этнолага-лінгвістычнае аддзяленні факультэта грамадскіх навук БДУ. Дэканам прызначаны таленавіты вучоны і педагог, у далейшым першы прэзідэнт Беларускай АН У.М. Ігнатоўскі. Праз год факультэт грамадскіх навук быў рэарганізаваны, і ўвосень 1922 г. на яго базе створаны яшчэ адзін факультэт —

педагагічны, у склад якога, паруч з іншымі (сацыяльна-гістарычным, прыродазнаўчым, матэматычным), увайшло і літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне. На ім працавалі такія вядомыя вучоныя-філолагі, як акадэмік АН БССР І.І. Замойца, прафесары Я.І. Барычэўскі, А.М. Вазнясенскі, М.М. Пятуховіч, П.А. Бузук. З восені 1923 г. лекцыі па беларускай мове і метадыцы яе выкладання на факультэце пачаў чытаць выдатнейшы педагог, класік беларускай літаратуры Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч).

За 1921–1931 гг. ўніверсітэт падрыхтаваў 336 філолагаў, сярод іх каля пяцідзесяці ў будучым сталі вядомымі пісьменнікамі (С. Баранавыч, П. Броўка, П. Галавач, П. Глебач, С. Дарожны, А. Звонак, Т. Кляшторны, К. Краліва, Я. Скрыган і інш.). Напрыканцы 20-х гг. шэраг таленавітых вы-

220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, тэл. 222-34-21, 222-36-02

кладчыкаў і студэнтаў БДУ былі беспаспартна рэпрэсаваны.

7 чэрвеня 1931 г. пастановай СНК БССР "Аб рэарганізацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" некаторыя факультэты і аддзяленні былі вылучаны ў самастойныя навучальныя ўстановы. Так, факультэт права і савецкага будаўніцтва — у Інстытут савецкага будаўніцтва і права, факультэт народнай гаспадаркі — у Інстытут народнай гаспадаркі, а сацыяльна-гістарычнае і літаратурна-лінгвістычнае аддзяленні педфака — у Вышэйшы педагагічны інстытут.

Годам нараджэння самастойнага філалагічнага факультэта БДУ стаў год 1939. Паведамленне аб стварэнні ва ўніверсітэце новага факультэта апублікавана ў газеце "Савецкая Беларусь" 21 ліпеня. Дэканам прызначаны відны вучоны-лінгвіст прафесар Ц.П. Ломцеў. На першы курс на аддзяленні беларускай і рускай мовы і літаратуры было прынята 50 студэнтаў. Арганізавана выданне "Вучоных запісак" (філалагічная серыя), дзе друкаваліся лепшыя даследаванні беларускіх мова- і літаратуразнаўцаў. У свой час студэнтамі факультэта, а некаторыя потым і выкладчыкамі былі народныя пісьменнікі Беларусі Кандрат Крапіва, Іван Мележ, Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, Рыгор Барадулін, акадэмікі НАН Беларусі А.І. Падлужны, А.І. Жураўскі, член-карэспандэнт НАН Беларусі А.М. Булыка.

Вялікія заслугі ў развіцці філалагічнай адукацыі на Беларусі, у падрыхтоўцы настаўнікаў школ, супрацоўнікаў выдавецтваў, рэдакцый часопісаў, газет, радыё і тэлебачання, у выхаванні будучых вучоных і пісьменнікаў належыць дэкану факультэта: прафесарам Ц.П. Ломцеву, М.А. Жыдовічу, М.Р. Ларчанку, дацэнту А.А. Воўку, члену-карэспандэнту АН Беларусі А.А. Лойку, члену-карэспандэнту Акадэміі адукацыі Рэспублікі Беларусь Л.А. Мурынай.

Асновай філалагічнага факультэта на працягу ўсіх год яго дзейнасці з'яўляліся два аддзяленні — беларускай мовы і літаратуры і рускай мовы і літаратуры (з восені 1947 г. па восень 1967 г. у склад факультэта ўваходзіла яшчэ і аддзяленне журналістыкі). З сярэдзіны 1990-х гг. факультэт пачаў актыўна развівацца, дабавіліся новыя спецыяльнасці:

- славянскай філалогіі;
- рамана-германскай філалогіі;
- класічнай філалогіі.

Сённяшнія выпускнікі філалагічнага факультэта атрымліваюць дыпломы па наступных спецыяльнасцях і адпаведных ім кваліфікацыях:

- беларуская філалогія — філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры;
- руская філалогія — філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры;
- славянская філалогія — філолаг, выкладчык славянскай мовы і літаратуры (з указаннем моў);
- рамана-германская філалогія — філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры (з указаннем моў);



гія — філолаг, выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў);

класічная філалогія — філолаг, выкладчык класічных моў і антычнай літаратуры;

усходняя філалогія — філолаг, выкладчык усходніх моў і літаратур (з указаннем моў).

Апрача таго, студэнты факультэта маюць магчымасць авалодаць цэлым шэрагам спецыялізацый: камп'ютарная лінгвістыка, тэорыя і практыка перакладу, рыторыка, беларуская мова як замежная, руская мова як замежная; студэнты старэйшых курсаў па жаданні вывучаць дадаткова адну са славянскіх моў — пасля выніковага экзамену выдаецца адпаведны сертыфікат.

За гады вучобы ва ўніверсітэце студэнты-філолагі атрымліваюць 130 спекурсав, дзейнічаюць 104 спецсемінары, якімі кіруюць прафесары і дацэнты факультэта.

Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў працуюць настаўнікамі беларускай, рускай, замежных моў і літаратур у школах, каледжах, вучылішчах, універсітэтах рэспублікі і за яе межамі. Многія былыя студэнты філалагічнага факультэта БДУ сёння — рэдактары, карэспандэнты, супрацоўнікі аўтарытэтных газет, часопісаў, выдавецтваў, радыё і тэлебачання. Выдатная якасць падрыхтоўкі забяспечвае высокі рэйтынг запараванасці нашых выхаванцаў і ў іншых галінах народнай гаспадаркі, у прыватнасці на тых прадпрыемствах дзяржаўнай і прыватнай формы ўласнасці, якія актыўна працуюць у сферы міжнароднага бізнесу.

Філалагічны факультэт сёння — адзін з галоўных цэнтраў па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў-філолагаў у рэспубліцы. Прафесары, дацэнты, выкладчыкі філалагічнага факультэта ўнеслі прыкметны ўклад у беларускую навуку, шмат зрабілі і робяць для развіцця філалагічнай адукацыі ў рэспубліцы, чым спрыяюць духоўнаму росквіту нашай Бацькаўшчыны.

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктор хімічных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь Генадзь Аляксеевіч БРАЇЦКІ



У складзе факультэта 8 кафедраў: неарганічнай, аналітычнай, арганічнай, фізічнай, высокамолекулярных злучэнняў, радыяцыйнай хіміі і хімічнай тэхналогіі, агульнай хіміі і метадыкі выкладання хіміі, фармацыі.

На факультэце працуюць 25 прафесараў, 59 кандыдатаў навук, 37 навуковых супрацоўнікаў, з іх 14 кандыдатаў навук.

Студэнтаў 723, з іх 102 навучаюцца на платнай форме навучання.

Аспірантаў 44, у тым ліку 7 на завочнай форме навучання, магістрантаў — 11.


Хімічны факультэт — структурнае падраздзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якое дзейнічае з 1921 г. Ён вытокаў стаялі праф. Б.М. Беркенгейм — выпускнік Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, праф. М.А. Прыляжаеў — выпускнік Варшаўскага ўніверсітэта і Э.В. Змачынскі — выпускнік Юр'еўскага (Тартускага) ўніверсітэта. Гісторыя факультэта і яго цяперашні дзень досыць падрабязна паказаны ў спецыяльным выпуску "Вяснікі БДУ", прысвечаным 80-годдзю ўніверсітэта (серыя 2, № 3, 2001). Выпускнікамі факультэта з'яўляюцца акадэмікі НАН Беларусі Ф.М. Капуцкі, В.С. Камароў, А.І. Лесніковіч, В.С. Салдатаў, Ф.Ф. Лахвіч і многія з тых, хто сёння працуе ў навукова-даследчых інстытутах, ВНУ, сярэдніх школах і на прамысловых прадпрыемствах. Усяго факультэт мае больш за 6000 выпускнікоў.

На факультэце ўсе студэнты атрымліваюць адну спецыяльнасць G 31.05.01 "Хімія". У рамках гэтай спецыяльнасці студэнты могуць спецыялізавацца па наступных накірунках: неаргані-

чная, арганічная, аналітычная, фізічная хімія, хімія цвёрдага цела і паўправаднікоў, хімія высокамолекулярных злучэнняў, хімічная экалогія, хімія лекавых рэпартаў. Ажыццёўляецца асобны набор на тры накірункі: навукова-вытворчая дзейнасць, навукова-педагагічная дзейнасць і ахова навакольнага асяроддзя. Пасля трэцяга курса на падставе рэзультатаў студэнты размяркоўваюцца на навучанне па праграме бакалаўра, спецыяліста ці магістра. Пасля заканчэння навування выпускнікі атрымліваюць адну з трох кваліфікацый — "Хімік", "Хімік. Выкладчык хіміі", "Хімік. Хімік-экалаг".

Умовы залічэння адлюстраваныя ў "Палажэнні аб правядзенні ўступных выпрабаванняў у БДУ". Паводле заявы абітурыента, які не прайшоў на адно аддзяленне, можа ўдзельнічаць у конкурсе на другое. За час навучання на факультэце студэнты вывучаюць фундаментальныя хімічныя курсы, фізіку, матэматыку, інфарматыку, экалогію, замежную мову, дысцыпліны спецыялізацыі і прадметы гуманітарнага цыкла.

Асаблівасцю навучальнага



працэсу на хімічным факультэце з'яўляецца вялікі аб'ём лабараторных работ па розных хімічных дысцыплінах. Большасць лабараторных практыкумаў будзеца па навукова-даследчым прынцыпе, што дазваляе развіваць творчую актыўнасць студэнтаў і індывідуалізаваць навучальны працэс. У навуковым працэсе на хімічным факультэце шырока выкарыстоўваюцца сучасныя адукацыйныя тэхналогіі. Факультэт забяспечаны навуковым тэлебачаннем, ёсць два камп'ютарныя класы, бібліятэка, чытальная зала.

Факультэт мае сучаснае абсталяванне для выканання навуковых даследаванняў, у якіх могуць удзельнічаць усе студэн-

ты, — два электронныя мікраскопы, спектрометры параманітнага і ядзернага магнітнага рэзанансу, разнастайныя хроматографы, спектрафотометры і шмат іншага. Апрача таго, студэнты маюць магчымасць выконваць навуковыя работы ў НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, створаным у 1978 г. на базе структурных падраздзяленняў факультэта, а таксама ў студэнцкіх навукова-даследчых лабараторыях. У інстытуце больш за 18 самастойных лабараторый разнастайнага профілю: экстракцыі і іонаметрыі, фізіка-арганічнай хіміі і мадыфікацыі палімераў, фізіка-хіміі гетэрагенных сістэмаў, біяхіміі і інш.

Студэнты хімічнага факультэта ўдзельнічаюць у праграме міжнароднага навуковага абмену, навуковых канферэнцыях, курсах навуковых работ. Штогод адбываюцца Дні хіміка.

Атрыманы студэнтамі за час навучання аб'ём ведаў, уменняў і навыкаў дазваляе выпускнікам факультэта плённа працаваць на прамысловых прадпрыемствах любога профілю, якія маюць хімічныя лабараторыі, а таксама ў навуковых установах, ВНУ, школах і камерцыйных структурах, занятых вытворчасцю хімічнай і фармацэўтычнай прадукцыі. Найлепшыя выпускнікі працягваюць сваю адукацыю ў аспірантуры БДУ і НАН Беларусі.



ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта —
дацэнт, кандыдат
гістарычных навук
Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН**

**220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6,
тэл. 227-30-14 (сакратар),
227-71-00 (нам. дэкана),
226-01-75 (дэкан), e-mail: hist@bsu.by**



Выкладчыкі: 17 дактароў гістарычных навук, 19 прафесараў, 59 дацэнтаў, кандыдатаў гістарычных навук.

Кафедры:

1. кафедра крыніцазнаўства;
 2. кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;
 3. кафедра гісторыі Беларусі новага і найвышэйшага часу;
 4. кафедра гісторыі Расіі;
 5. кафедра гісторыі пайднёвых і заходніх славян;
 6. кафедра гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;
 7. кафедра гісторыі новага і найвышэйшага часу;
 8. кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін;
 9. кафедра этналогіі, музейна-гісторыі мастацтваў.
- Студэнты, магістранты, аспіранты:** каля 1260 студэнтаў дзённай і завочнай формай навучання; больш за 100 магістрантаў і аспірантаў.
- Факультэт адкрыты ў 1934 г.

Першым дэканам яго быў прызначаны акадэмік В.К. Шчарбакоў. У пачатковы перыяд у структуры факультэта было 4 кафедры. У іх штаце працавалі 18 выкладчыкаў (1 акадэмік, 2 прафесары, 10 дацэнтаў, 1 аспірант, 4 выкладчыкі замежных моў). Першы набор склаў 67 студэнтаў.

За час працы факультэта дыпламы гісторыкаў атрымалі больш за 5 тысяч выпускнікоў.

Славутыя выпускнікі: Л.С. Абецдарскі — аўтар шматлікіх навуковых прац, падручнікаў, член-карэспандэнт АПН СССР; М.С. Сташкевіч — доктар гістарычных навук, прафесар, в.а. дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі; М.Ф. Піліпенка — дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; Н.М. Мазай — былы Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь у Францыі; П.І. Брыгадзін — доктар гістарычных навук, прафесар,

дырэктар Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій, у нядаўнім мінулым — міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь, і многія іншыя.

Тры аддзяленні: гісторыі, архіўна-музейнае, дакументазнаўства.

Чатыры спецыяльнасці: гісторыя з накірункамі (гісторыя мастацтваў; этналогія; археалогія; паліталогія (на ўзроўні магістратуры); айчынная і сусветная гісторыя), архіўная справа, музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны (з накірункамі: гісторыя і музейна-гісторыя, мастацтвазнаўства і музейна-гісторыя), дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання.

Дванаццаць кваліфікацый: гісторык, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-этнолаг, выкладчык гісторыі; гісторык-палітолаг, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-археалаг, выкладчык гісторыі; гісторык-мастацтвазнаўца, выкладчык гісторыі і мастацтвазнаўства; мастацтвазнаўца-музеялаг, выкладчык сусветнай мастацкай культуры; гісторык-музеялаг, выкладчык гісторыі, гісторык-даследчык, выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісторык-археаграф, выкладчык гісторыі; дакументазнаўца, арганізатар дакументацыйнага забеспячэння кіравання; дакументазнаўца, арганізатар інфармацыйнага забеспячэння кіравання; дакументазнаўца, спецыяліст па абароне інфармацыі.

Вывучаемыя прадметы:

па спецыяльнасці гісторыя: археалогія і этналогія, палеаграфія, нумізматыка, гістарычная псіхалогія, гісторыя краін (рэгіёнаў) па перыядах, гісторыя рэлігіі, гісторыя палітычных партый і рухаў, гісторыя развіцця і ўзаемадзеяння цывілізацый; па накірунку археалогія дадаткова: метады археалагічных даследаванняў, палявая археалогія; па накірунку этналогія: міфалогія і дэманалогія беларусаў, антрапалагічныя канцэпцыі сацыяльнай стратыфікацыі; народы і культуры Заходняй Еўропы і інш.;

па спецыяльнасці музейна-справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны: археалогія і археалогія Беларусі; этналогія і этнаграфія Беларусі, тэорыя і гісторыя культуры; усеагульная гісторыя мастацтваў; гісторыя, тэорыя і метады музейнай справы; музейны менеджмент; па накірунку мастацтвазнаўства і музейна-справа: атрыбуцыя і экспертыза твораў мастацтва, мастацтва краін Усходу; антычнае мастацтва, мастацтва Візантыі і г.д.;

па спецыяльнасці архіўная справа: археаграфія, гісторыя дзяржаўных устаноў, замежных архіваў, польская мова, архівы Беларусі, старажытнабеларуская мова і палеаграфія, гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, тэорыя і метады архівазнаўства, архіўная інфарматыка, замежная археаграфія і інш.

па спецыяльнасці дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання: канстытуцыйнае, адміністрацыйнае, працоўнае, грамадзянскае права, інфармацыйныя сістэмы, вылічальная тэхніка і праграмаванне, менеджмент, сацыялогія кіравання, распрацоўка кіраўнічых рашэнняў, дакументазнаўства, інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі; псіхалогія і этыка дзелавых адносін, дакументная лінгвістыка, тэорыя і практыка перакладаў, замежная мова (у аб'ёме, неабходным для

перакладаў).

Асаблівае навуковае працэсу

Навучанне ва ўніверсітэце арганізавана па шматступеннай сістэме: бакалаўр, спецыяліст, магістр. Па спецыяльнасцях "гісторыя", "музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны" студэнты на працягу першых 2-2,5 года на падставе рэйтынгу выбіраюць накірунак навучання (усеагульная і айчынная гісторыя, археалогія, этналогія, гісторыя мастацтваў альбо гісторыя і музейна-справа, мастацтвазнаўства і музейна-справа) і маюць магчымасць да 8-га семестра змяніць выбраны накірунак. На ўзроўні спецыяліста і магістра яны атрымваюць розную кваліфікацыю. На аддзяленні "дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання" кваліфікацыя залежыць ад выбару спецыялізацыі (пасля 5-га семестра).

Студэнты гістарычнага факультэта маюць магчымасць дадаткова вывучаць украінскую, літоўскую, польскую і інш. мовы. Па накірунках "этналогія", "гісторыя мастацтваў", "мастацтвазнаўства і музейна-справа" шэраг курсаў і спекурсаў будзе чытацца на замежных мовах. Гістарычны факультэт таксама практыкуе абмен студэнтамі і магістрантамі, сумеснае праходжанне практык у Польшчы, Літве, Расійскай Федэрацыі.

Магчымасці працаўладкавання

Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта рыхтуе найперш будучых навукоўцаў, у перспектыве вядучых спецыялістаў у пэўнай галіне. Выпускнікі па спецыяльнасці "гісторыя" на ўзроўні бакалаўра (4 гады навучання) — гэта лабаранты, настаўнікі агульнаадукацыйнай школы; на ўзроўні спецыяліста (5 гадоў навучання) — малодшыя навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у гімназіях, ліцэях, калед-

жах; на ўзроўні магістратуры (6 гадоў навучання) — выкладчыкі ў ВНУ, ліцэях, гімназіях; навуковыя супрацоўнікі, у залежнасці ад спецыялізацыі і накірунку (гісторык — этнолаг, палітолаг, археалаг, мастацтвазнаўца);

па спецыяльнасці музейна-справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны: бакалаўр можа працаваць экскурсаводам (не вышэй за II кат.), малодшым навуковым супрацоўнікам; спецыяліст — навуковым супрацоўнікам, загадчыкам сектара (аддзела фондаў, экскурсійна-масавага аддзела); магістр — галоўным захавальнікам фондаў, загадчыкам аддзела (філіяла музея), дырэктарам абласнога (раённага) музея; па накірунку мастацтвазнаўства і музейна-справа: спецыяліст можа працаваць у галіне выкладання гісторыі мастацтваў, вывучэння і экспертызы твораў мастацтва;

па спецыяльнасці архіўна-справа: на ўзроўні бакалаўра — архівіст, археограф, палеограф (не вышэй за I кат.); спецыяліста — архівіст, археограф, палеограф (I кат.), навуковы супрацоўнік, архіварыус; магістратуры — вядучы ці галоўны палеограф (археаграф), заг. аддзела, вядучы навуковы супрацоўнік і г.д.;

па спецыяльнасці дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання: бакалаўр можа працаваць у якасці сакратара-рэферэнта з веданнем замежнай мовы, сакратара (праўлення, савета, прыёмнай кіраўніка), архівіста; спецыяліст — офіс-менеджэрам, менеджэрам па персанале, інспектарам па кадрах, справаводцам, дакументазнаўцам, адміністратарам, спецыялістам па абароне інфармацыі; магістр — архівістам I катэгорыі, начальнікам канцылярыі, дырэктарам па кадрах і быце, кіраўніком сакратарыята, выкладчыкам дакументазнаўства, можа займаць пасады ў цэнтральных органах дзяржаўнай улады і кіравання, органах мясцовай улады і самакіравання.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта — прафесар,
доктар фізіка-матэматычных навук,
Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК**

**220050, г. Мінск,
вул. Бабруйская, 5,
тэл.: 209-52-67,
209-51-15**



Агульная колькасць: прафесараў — 25; дацэнтаў — 65; аспірантаў — 47; магістрантаў — 11; студэнтаў — 679.

Фізічны факультэт утварыўся ў кастрычніку 1958 года пасля падзелу фізіка-матэматычнага факультэта БДУ на 2 самастойныя. Фізіка-матэматычны факультэт узнік у 1933 годзе на базе фізіка-матэматычнага аддзялення педагогічнага факультэта БДУ, якое было адкрыта ў 1922 годзе.

Сярод славутых выпускнікоў фізічнага факультэта ў першую чаргу неабходна назваць Герояў Сацыялістычнай працы, акадэмікаў Л.А. Арцымовіча, М.А. Барысевича, Ф.І. Фёдарова, А.Н. Сеўчанку. Сярод выпускнікоў факультэта больш за 20 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў АН

СССР і Беларусі, 6 лаўрэатаў Ленінскай прэміі, больш за 50 лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій. У гэтым шэрагу прафесар У.Г. Барышэўскі, акадэмікі АН Беларусі Л.І. Кісялёўскі, Б.Б. Бойка, Б.В. Бокуцэ, У.А. Піліпенка, Л.В. Валадзько, П.А. Апанасевіч, В.С. Буракоў, А.М. Ганчарэнка, Г.П. Гурывовіч.

На фізічным факультэце падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецыяльнасці "31 04 01 — Фізіка". Выпускнікі могуць атрымаць кваліфікацыю: "Фізік. Даследчык", "Фізік. Інжынер", "Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі", "Фізік. Менеджэр".

Пасля заканчэння другога курса студэнты размяркоўваюцца па спецыялізацыях. 11 кафедраў факультэта вядуць навучанне па розных галінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў і паўправадніковых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і сучаснай мікраэлектроннай тэхналогіі, квантавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай оптыцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоўных і плазменных пакрыццях і плёнках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электронным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, цэплафізіцы, энергафізіцы і нетрадыцыйных крыніцах энергіі, атамнай фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэрыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функцыянальных малекулярных і інтэлектуальных матэрыялах, метадыцы выкладання фізікі, мадэліраванні фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і праблемах сучаснай фізікі, пра-

граміраванні і інфармацыйным забеспячэнні вылічальных сістэм, вучэбным фізічным эксперыментам.

Пасля заканчэння 3-га курса ў адпаведнасці з зацверджанымі крытэрыямі (паспяхоўнасць, навуковая дзейнасць і інш.) праводзіцца размеркаванне студэнтаў па ўзроўнях далейшай падрыхтоўкі: бакалаўр (тэрмін навучання 4 гады), дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў), магістр (6 гадоў).

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы і матэматыцы, студэнты факультэта атрымліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывучаюць метады выкладання фізікі і інфарматыкі, эканоміку і асновы арганізацыі вытворчасці, маюць магчымасць атрымаць дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове (пасведчанне "Перакладчык-рэферэнт навукова-тэхнічнай літаратуры"). Асабліва ўвага на факультэце звяртаецца на сучасны камп'ютарны тэхналогіі і інфарматыку. Узровень камп'ютарнай падрыхтоўкі, якая ўключае асваенне пакета карыстальніка персанальнай ЭВМ, вучэнне моў праграмавання, метадаў матэматычнага мадэліравання, ўжыванне камп'ютараў у фізічным эксперыментам, дазваляе студэнтам фізічнага факультэта займаць прызавыя месцы ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і алімпіядах па праграмаванні і вылічальнай тэхніцы.

Шмат увагі на факультэце надаецца развіццю здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты актыўна займаюцца навукова-даследчай рабо-



тай. На факультэце функцыянуе каля дзесяці гурткоў па розных фізічных напрамках, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Каля двух дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць гранты розных фондаў і грамадскіх аб'яднанняў.

Студэнты факультэта маюць магчымасць працягваць навучанне ў ВНУ ЗША, Германіі ды іншых заходніх краін.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць у навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх бюро, у ВНУ, ліцэях і школах краіны, навукова-вытворчых прадпрыемствах і іншых установах. Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння навучання працаваць ці працягваць навучанне ў аспірантуры не толькі БДУ і Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, але і ў іншых краінах "блізкага" і "далёкага" замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, дазваляе выпускнікам лёгка адаптавацца не толькі да працы па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, банкаўскай, выдавецкай і інш.).



ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Дэкан факультэта — прафесар,
доктар геаграфічных навук
Іван Іванавіч ПІРОЖНІК**

**220050, г. Мінск,
вул. Ленінградская, 16,
тэл. 209-52-57, факс: 209-54-57,
e-mail: geo@bsu.by**



Педагагічную і навуковую работу вядуць больш за 100 супрацоўнікаў, сярод якіх 14 прафесараў, 16 дактароў навук, 44 дацэнты, кандыдаты навук.

На факультэце працуюць 8 кафедраў і 2 навукова-даследчыя лабараторыі:

кафедра глебазнаўства і геалогіі (заг. — д.г.н., праф. В.С. Аношка);

кафедра геадэзіі і картаграфіі (заг. — д.г.н., праф. Ю.М. Абухольскі);

кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Саюзнасці (заг. — д.т.н., праф. І.В. Войтаў);

кафедра геаграфічнай экалогіі (заг. — д.г.н., праф. А.М. Вітчанка);

кафедра дынамічнай геалогіі (заг. — д.г.н., праф. В.М. Губін);

кафедра агульнага землязнаўства (заг. — д.г.н., дац. П.С. Лопух);

кафедра фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў і метадыкі выкладання геаграфіі (заг. — д.г.н., праф. Я.К. Яловіцава);

кафедра эканамічнай геаграфіі замежных краін (заг. — д.г.н., праф. І.І. Пірожнік);

НДЛ экалогіі ландшафтаў (заг. — к.с.-г.н., ст.н.с. В.М. Яцужна);

НДЛ возеразнаўства (заг. — к.б.н., ст.н.с. Б.П. Уласаў).

Сёння на геаграфічным факультэце навучаюцца 648 студэнтаў, 25 аспірантаў і 4 магістранты.

Геаграфічны факультэт — адзін з найстарэйшых і вядучых факультэтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, адкрыты ў 1934 г. Першапачатковая назва — геалага-глебава-геаграфічны. Гэта асноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў-географаў для навуковай і практычнай работы, геаграфічных даследаванняў у Беларусі па актуальных праблемах фізічнай і эканамічнай геаграфіі і комплексным картаграфаванні. У арганізацыі факультэта прымалі ўдзел навукоўцы Масквы, Ленінграда (М.М. Смірноў, І.М. Іваноў і інш.). У першыя гады выкладчыкую і навукова-даследчую работу на геалага-глебава-геаграфічным факультэце вялі акадэмікі АН БССР Я.М. Афанасьеў, М.Ф. Бліядуха, член-карэспандэнт АН БССР А.М. Жырмунскі, дацэнты С.С. Малярэвіч, Н.С. Тараймовіч і інш.

Агулам факультэт падрыхтаваў каля 10 тыс. спецыялістаў, сярод якіх акадэмікі АН БССР Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, А.А. Махнач, члены-карэспандэнты НАН Беларусі В.К. Лукашоў, В.Ф. Мядзведзеў, больш за 30 дактароў і 200 кандыдатаў навук, вядучыя спецыялісты народнай гаспадаркі, заслужаныя дзеячы навукі і адукацыі.

Многія супрацоўнікі факультэта адзначаны высокімі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь: лаўрэатамі Дзяржаўнай прэміі сталі А.Г. Мядзведзеў, В.П. Якушка, лаўрэатамі прэміі імя акадэміка А.Н. Сеўчанкі ў 2003 г. сталі В.С. Аношка, Г.І. Марцінкевіч, Р.А. Жмойдзяк, І.І. Пірожнік.

Званні заслужаных дзеячоў навукі і заслужаных работнікаў адукацыі Беларусі нададзены А.Г. Мядзведзеву, В.П. Якушка, Р.А. Жмойдзяку, М.Т. Раманоўскаму, В.А. Жучкевічу і інш., медалём Францішка Скарыны ўзнагароджаны В.С. Аношка і В.П. Якушка.

**Спецыяльнасці і спецыялізацыі,
па якіх вядзецца
падрыхтоўка спецыялістаў:**

На геаграфічным факультэце навучанне вядзецца па шматузроўневай сістэме па 3 спецыяльнасцях: «Геаграфія» (у тым ліку спецыялізацыя «ГІС» па асобным вучэбным плане), «Геаэкалогія», «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў» — і 18 спецыялізацыях (геаграфія — 13 спецыялізацый, геаэкалогія — 2, геалогія — 3). Працуюць 8 спецыяльных кафедраў. Пасля 2-га курса студэнты на падставе ўзроўню паспяховасці і ўдзелу ў вучэбна-навуковай рабоце размяркоўваюцца для навучання па праграмах падрыхтоўкі бакалаўра (I ступень вышэйшай адукацыі, 4 гады), дыпламаванага спецыяліста (5 гадоў) ці магістра (II ступень вышэйшай адукацыі, 6 гадоў).

Спецыялізацыі:

Па спецыяльнасці G.31.02.01 — «Геаграфія»: «Фізічная геаграфія», «Геамарфалогія», «Геаграфія турызму і экскурсійна-менеджмент», «Эканамічная геаграфія», «Дэмаграфія», «Геаграфія глебаў, зямельных рэсурсаў, меліярацыя», «Гідралогія сушы», «Картаграфія», «Метэаралогія і кліматалогія», «Фізічная геаграфія мацерыкоў і акіянаў», «Рэгіянальная сацыяльна-эканамічная геаграфія», «Рацыянальнае прыродакарыстанне і ахова прыроды»,

G.31.02.01.01.14 «Геаінфармацыйныя сістэмы»;

Па спецыяльнасці I.51.01.01 — «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў»:

«Геалагічныя здымкі і пошукі радовішчаў карысных выкапняў», «Літалогія», «Тэктоніка і фізіка Зямлі»;

Па спецыяльнасці H.33.01.02 — «Геаэкалогія»:

H.33.01.02.02 «Ахова прыроды і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў», «Маніторынг навакольнага асяроддзя».

Кваліфікацыі:

«Географ. Выкладчык геаграфіі» (па спецыяльнасці «Геаграфія»);

«Экалаг-географ. Выкладчык экалогіі і геаграфіі» (спецыяльнасць «Геаэкалогія»);

«Інжынер-геолаг» (спецыяльнасць «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў»);

«Географ. Спецыяліст па ГІС» (спецыялізацыя «ГІС»).

На 1-м і 2-м курсах студэнты вывучаюць цыкл сацыяльна-гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін, а таксама вялікую колькасць спецыяльных дысцыплін па агульным землязнаўстве, агульнай геалогіі, глебазнаўстве і геаграфіі глебаў, метэаралогіі і кліматалогіі, гідралогіі, біягеаграфіі, геадэзіі і картаграфіі, фізічнай і эканамічнай геаграфіі Расіі, фізічнай геаграфіі мацерыкоў, геаграфіі акіянаў, эканамічнай геаграфіі замежных краін, агульнай тапаніміцы, геаграфіі Беларусі, гісторыі і метадалогіі геаграфічных навук, асноўных праблемах фізічнай і эканамічнай геаграфіі, выкарыстанні прыродных рэсурсаў і ахове прыроды, метадыкі выкладання геаграфіі і інш. Пры канцы 1-га і 2-га курсаў праводзіцца вучэбная практыка, на 3-м і 4-м курсах — вытворчая. Для правядзення палявых практык створана вучэбная геаграфічная станцыя «Заходняя Бярэзіна» (Валожынскі р-н Мінскай вобл.). Там ёсць спальня карпусы, клуб, столовая, лазня, вучэбныя пакоі, спартыўная пляцоўка, лабараторыя. На працягу 36 дзён студэнты замацоўваюць тэарэтычныя веды. Геадэзісты і тапографы праводзяць тапаграфічныя здымкі і складаюць план мясцовасці, дэшыфруюць аэрафотаздымкі, праводзяць камбінаванне здымкаў на фотапланах. Геалагі даследуюць горныя пароды і мінералы, вывучаюць заляганне парод, іх узрост і паходжанне. Гідролагі праводзяць занятыя з прыладамі, фіксуючы хуткасць цячэння, глыбіню ракі, аб'ём сцёку вады. Метэаралагі вядуць назіранні за надвор'ем, мікракліматам, складаюць графікі, прагноз надвор'я. Глебазнаўцы вывучаюць глебы па разрэзах, на падставе якіх складаюць глебавую картасхему. Геамарфалагі вызначаюць памеры і формы пагоркаў, паніжэнняў і іх паходжанне. Геабатанікі вывучаюць расліны, даюць ім назвы, вызначаюць тып лесу, лугу па пераважных групах раслін.

Заклучным этапам з'яўляюцца фізіка- і эканомгеаграфічная практыкі, дзе даецца комплекснае апісанне і ацэнка прыродных умоваў і гаспадарчай дзейнасці чалавека на пэўным участку тэрыторыі.

На факультэце рыхтуюць спецыялістаў па пошуках і разведцы рудных і нярудных карысных выкапняў, радовішчаў нафты і газа, а таксама рэдказемных і радыеактыўных элементаў.

Будучыя спецыялісты-геолагі атрымліваюць практычныя навыкі падчас вытворчых практык на прадпрыемствах ВА «Белгеалогія», павышаюць сваю кваліфікацыю ў шчыльным кантакце з навукоўцамі Інстытута геалагічных навук НАН Беларусі і Беларускага навукова-даследчага інстытута геалага-разведаных пошукаў (БелНДІРП).

За гады навучання будучыя геолагі павінны быць падрыхтаваны да вытворча-тэхналагічнай, арганізацыйна-кіраўнічай, праектна-даследчай, навуковай і выкладчыцкай дзейнасці ў галіне праектавання, правядзення пошукавых і геалагаразведаных работ, падліку запасаў і ацэнкі перспектываў распрацоўкі радовішчаў карысных выкапняў, выкарыстання сучасных тэхналогій іх здабычы і ўтылізацыі, рассялення геалагічных разрэзаў і пабудовы геалагічных картаў, правядзення ўсеабаковых літалагічных, палеагеаграфічных, петраграфічных і стратыграфічных аналізаў.

Выпускнікі-геолагі прызначаюцца пераважна для працы ў палявых пошукавых і геалага-разведаных атрадах, партыях і экспедыцыях, цэнтральных і мясцовых вытворчых геалагічных служ-

Навучальны план прадугледжвае летнія вучэбныя і вытворчыя практыкі студэнтаў-экалагаў. Вучэбныя практыкі звычайна праводзяцца на геастанцыі «Заходняя Бярэзіна». Тут для студэнтаў створаны цудоўныя ўмовы для працы, адпачынку і заняткаў спортам. У ліку вучэбных практык ёсць комплексная міжзаснальная практыка, падчас якой студэнты знаёмяцца з прыроднымі, эканоміка-геаграфічнымі і экалагічнымі асаблівасцямі разнастайных рэгіёнаў Беларусі. Вытворчыя практыкі праводзяцца ў інстытутах НАН Беларусі, арганізацыях Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, абласных, гарадскіх і раённых інспекцыяў аховы прыроды.

Пасля заканчэння ўніверсітэта студэнты-экалагі могуць працаваць у структурных падраздзяленнях Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, навукова-даследчых і праектных інстытутах, маюць права выкладаць геаграфію і экалогію ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах і школах.

Спецыялізацыя па ГІС (адкрылася ў 1997 г.) выклікала патрабаваннямі часу: рэзкім павелічэннем магутнасці інфармацыйнай плыні ў галіне прыродакарыстання. На мяжы інфарматыкі і комплексу навук пра Зямлю ўзнікла геаінфарматыка — навука пра тэхналогію збору, захавання, пераўтварэння, адлюстравання і распаўсюджвання прасторава-каардынаванай інфармацыі для вырашэння задач інвентарызацыі, аптымізацыі і кіравання геасістэмамі.

Кваліфікацыя «Географ. Спецыяліст па ГІС» адкрывае шырокія магчымасці для атрымання тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі па комплексе дысцыплін, неабходных пры распрацоўцы і прымяненні інфармацыйных тэхналогій. У працэсе навучання фарміруюцца веды і ўменні па фізічнай і сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, ландшафтанале, экалогіі, глебазнаўстве, геалогіі, геадэзіі, картаграфіі, а таксама па спецыяльных дысцыплінах, такіх як геаінфарматыка, апаратна-



бах, тэматычных партыях, аналітычных лабараторыях, праектных і навукова-даследчых арганізацыях, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах, прафесійна-тэхнічных вучылішчах.

Падрыхтоўка геаэкалагаў ажыццяўляецца на базе геаграфічнай адукацыі і прадугледжвае вывучэнне многіх фундаментальных дысцыплін геаграфічнага профілю, такіх як агульнае землязнаўства, геамарфалогія, геалогія, глебазнаўства, метэаралогія і кліматалогія, фізічная, эканамічная, палітычная і сацыяльная геаграфія свету і асобных рэгіёнаў і інш. Разам з тым, у навучальным плане экалагаў прысутнічаюць такія дысцыпліны, якія не вывучаюць студэнты іншых спецыяльнасцяў: біялогія, экалогія, геаэкалогія, экалогія ландшафтаў, радыеэкалогія, экалагічны маніторынг, вучэнне аб навакольным асяроддзі, экалагічнае картаграфаванне, экалагічнае права, праблемы прыродакарыстання і інш. Апрача таго, пачынаючы з другога курса студэнтам чытаюцца спецкурсы, прызначаныя для пашырэння і паглыблення ведаў у рамках іх спецыяльнасці: экалогія горада, экалагічныя праблемы Беларусі, экалагічныя праблемы сельскагаспадарчай і прамысловай вытворчасці, выкарыстанне карысных выкапняў і ахова геалагічнага асяроддзя і г.д.

праграмныя сродкі ГІС, дыстанцыйныя метады даследаванняў, фотаграметрыя, тапаграфія, асновы зямельных адносін, землеўпарадкаванне, зямельны кадастр, зямельнае права, планаванне і інфраструктура населеных пунктаў, ацэнка зямель і нерухомасці і інш.

На цяперашнім этапе фарміруецца цэлая група геаінфармацыйных прафесій: ГІС-менеджэр, ГІС-аналітык (пастаноўка і выкананне задач), ГІС-спецыяліст (праектаванне і эксплуатацыя ГІС), ГІС-праграміст (сістэмнае суправаджэнне і распрацоўка прыкладных праграм), ГІС-тэхнік (эксплуатацыя ГІС).

Выпускнікі спецыялізацыі ГІС будуць працаваць найперш у сістэме Камітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Беларусі, яго тэрытарыяльных органах, падведомасных навуковых, вытворчых, навукальных прадпрыемствах і арганізацыях, у падраздзяленнях землеўпарадкавальнай службы гар- і райвыканкамаў, у ВУН. У больш аддаленай перспектыве і ў іншых галінах навук пра Зямлю будуць запатрабаваны спецыялісты па геаінфармацыйных сістэмах, бо ўкараненне прагрэсіўных рэсурсазберагальных інфармацыйных тэхналогій XXI ст. патрабуе падрыхтаваных спецыялістаў высокай кваліфікацыі.



ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

**Дэкан факультэта — прафесар, доктар
філасофскіх навук, Заслужаны дзеяч навукі
Рэспублікі Беларусь Анатоль Ізотаўіч ЗЕЛЯНКОЎ**



На сённяшні дзень на факультэце навучаецца каля 1100 студэнтаў і магістрантаў. Вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэйшай навуковай і педагогічнай кваліфікацыі праз інстытут аспірантуры і дактарантуры (100 чалавек).

Спецыяльная падрыхтоўка на факультэце ажыццяўляецца кафедрамі філасофіі і метадалогіі навукі, філасофіі культуры, сацыялогіі, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі. Вучэбны працэс праводзіцца кваліфікаванымі выкладчыкамі, сярод якіх 22 дактары і звыш 60 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Для выкладання запрашаюцца спецыялісты з інстытутаў НАН Беларусі, а таксама з іншых цэнтраў рэспублікі, блізкага і далёкага замежжа.

Яшчэ ў 1921 годзе ў рамках факультэта грамадскіх навук пачалося навучанне студэнтаў па філасофіі, сацыялогіі і іншых сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах.

Спецыяльная падрыхтоўка філасофскіх кадраў у БДУ пачыналася ў 1947 г. з адкрыццём аддзялення філасофіі на гістарычным факультэце. Шырокамаштабная падрыхтоўка спецыялістаў сацыяльна-гуманітарнага профілю для нацыянальнай сістэмы адукацыі, навукі і культуры пачала здзяйсняцца з верасня 1989 года ў рамках філасофска-эканамічнага факультэта. У адпаведнасці з рашэннем Вучонага савета БДУ ад 1 сакавіка 1999 года на базе філасофска-эканамічнага факультэта адкрыты факультэт філасофіі і сацыяльных навук і эканамічны факультэт.

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук уключае пяць аддзяленняў па дзённай форме навучання — філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і камунікацыі: сацыяльныя тэхналогіі, сацыяльнай работы, і тры аддзяленні па завочнай форме навучання — філасофіі, сацыялогіі, сацыяльнай работы.

Падрыхтоўка студэнтаў па дзённай форме навучання ажыццяўляецца на трох узроўнях: бакалаўр, дыпламаваны

спецыяліст, магістр.

Бакалаўр (4 гады навучання) атрымлівае вышэйшую гуманітарную адукацыю, авалодвае ведамі і навыкамі на ўзроўні, дастатковым для вырашэння тыповых задач у вытворчай і педагогічнай дзейнасці. Бакалаўр засвойвае праграму першаснай спецыялізацыі па адным з накірункаў факультэта, выконвае праграмы вытворчай і педагогічнай практык, якія адаптаваны да сістэмы пачатковай і сярэдняй адукацыі; атрымлівае неабходную падрыхтоўку для працягу навучання ў магістратуры.

Дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў навучання) атрымлівае

навыкамі на ўзроўні, неабходным для ажыццяўлення навукова-вытворчай, навукова-педагагічнай і навукова-даследчай дзейнасці. Падрыхтоўка па магістрскіх праграмах на факультэце прадугледжвае: а) індывідуальную тэарэтычную падрыхтоўку з арыентацыяй на вузкую спецыялізацыю; б) практычную падрыхтоўку ў галіне навукова-даследчай дзейнасці і выкладання ў вышэйшых навуковых установах гуманітарнага профілю; в) падрыхтоўку і абарону магістрскай дысертацыі. Залічэнне ў магістратуру праводзіцца на конкурснай аснове сярод асоб, якія маюць дыплом бакалаўра або спецыяліста.

Падрыхтоўка студэнтаў па завочнай форме навучання ажыццяўляецца на двух узроўнях: бакалаўра (4 гады навучання) і дыпламаванага спецыяліста (5 гадоў навучання).

На аддзяленні **філасофіі** вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спецыялізацыях: анталогія і тэорыя пазнання, сацыяльная філасофія, філасофія культуры.

Студэнты гэтага аддзялення атрымліваюць ґрунтоўную агульнаадукацыйную падрыхтоўку ў галіне прыродазнаўчых

**220030, г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31,
тэл. 227-60-25, тэл./факс 227-60-25,
e-mail: phse@bsu.by
сайт: www.fsn.bsu.by**

чых і аналітычных цэнтрах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Яны маюць магчымасць працаваць у якасці кансультантаў-аналітыкаў у дзяржаўных і недзяржаўных установах, грамадскіх аб'яднаннях і арганізацыях.

На аддзяленні **сацыялогіі** вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спецыялізацыях: тэарэтычная сацыялогія; метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання; сацыялогія кіравання. Студэнты авалодваюць цэлым комплексам сацыялагічных дысцыплін агульнага і спецыяльнага характару, вучаюцца тэорыю і гісторыю сацыялагічнай спадчыны, асвойваюць навыкі машынай апрацоўкі зыходных даных. Вялікая ўвага надаецца вывучэнню дысцыплін матэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі. Спецкурсы прысвечаны вывучэнню праблем працы, побыту, зносінаў, кіравання, выхавання, культуры, адукацыі і г.д. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-палітычных дысцыплін» і змогуць працаваць у сацыялагічных і маркетынгавых службах, рэкламных агенцтвах і аддзелах па сувязі

паглыбленае веданне сусветных псіхалагічных традыцый (псіханааліз, біхевіярызм, гуманістычная псіхалогія і г.д.) і ў тэарэтычным, і ў практычным плане. Акрамя гэтага, навучанне на аддзяленні псіхалогіі прадугледжвае вывучэнне шэрага сацыяльных, агульнакультурных, матэматычных і прыродазнаўчых дысцыплін. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Псіхалаг. Выкладчык псіхалогіі».

Медыцынскія псіхалагі атрымліваюць спецыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псіхасаматыцы, колерапсіхалогіі, псіхафармакалогіі, псіхалогіі адхіляючыхся паводзін, анамаліях псіхічнага развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. Выпускнікі гэтай спецыялізацыі могуць працаваць медыцынскім псіхалагам у разнастайных кансультацыйных службах, лячэбных установах і крызісных цэнтрах; псіхалагам-кансультантам у сацыяльна-педагагічных, псіхалагічных і медыка-псіхалагічных службах дапамогі насельніцтву; а таксама навуковым супрацоўнікам у даследчых цэнтрах і выкладчыкам псіхалогіі ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах.

Сацыяльныя псіхалагі атрымліваюць ґрунтоўную падрыхтоўку па сучасных праблемах сусветнай сацыяльнай псіхалогіі, псіхалогіі працы і кіравання, псіхалагічных асновах работы з кадрамі, псіхалогіі камунікацыі, палітычнай псіхалогіі, а таксама авалодваюць навыкамі правядзення сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу, арганізацыйнага і сямейнага кансультавання, узаемадзеяння ў сістэме «псіхалаг — кліент». Яны знаходзяць дастасаванне сваім ведам у галіне кіравання, бізнесу, прамысловасці, масавых камунікацый у якасці сацыяльнага псіхалага; псіхалага ў сацыяльна-педагагічных і прафесійна-арыентацыйных службах, ва ўстановах сістэмы адукацыі і выхавання; а таксама выкладчыка псіхалогіі ВУЗ, каледжаў, школ, навуковага супрацоўніка.

Псіхалагічныя веды, набытыя падчас навучання, забяспечваюць паспяховую прафесійную дзейнасць, а таксама дапамагаюць у спасціжэнні самога сябе, самаўдасканаленні і самарэалізацыі.

Аддзяленне **інфармацыі і камунікацыі: сацыяльныя тэхналогіі** забяспечвае падрыхтоўку па дзвюх спецыялізацыях — інфармацыя і камунікацыя ў арганізацыях; інфармацыя і камунікацыя ў сістэмах масавых паводзін.

Студэнты аддзялення вучаюцца адну з найбольш перспектывных і папулярных галін сацыяльнай навукі, якая мае шырокае практычнае прымяненне — камунікацыю, навуку аб распаўсюджванні і функцыянаванні інфармацыі ў грамадстве. На базе глыбокай агульнагуманітарнай падрыхтоўкі і

шырокага кола дысцыплін па сучасных інфармацыйных тэхналогіях студэнты атрымліваюць прафесійныя веды ў галіне тэорыі і практыкі камунікацыі, менеджменту, маркетынгу, рэкламы, сувязей з грамадскасцю, канфлікталогіі і інш. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Спецыяліст інфармацыі і камунікацыі: сацыяльныя тэхналогіі. Выкладчык сацыяльна-палітычных дысцыплін».

Студэнты, якія спецыялізуюцца па арганізацыйнай камунікацыі, атрымліваюць паглыбленыя веды ў гэтай галіне культуры, арганізацыйных паводзін, кіравання персаналам і чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вучаюцца асновы тэорыі інавацый, тэорыі прыняцця кіраўнічых рашэнняў, вядзення дзелавых перагавораў, сувязей з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вырашэння ўнутрыарганізацыйных, міжарганізацыйных канфліктаў і змогуць працаваць у дзяржаўных, камерцыйных і грамадскіх арганізацыях, аналітычных, рэкламных і маркетынгавых службах, забяспечваючы інфармацыйную падтрымку кіраўнічых і эканамічных рашэнняў, удасканальваючы інфармацыйныя і камунікацыйныя працэсы ў арганізацыях, забяспечваюць рух наперад на рынку і рэкламу вырабленых тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізуюцца ў галіне масавай камунікацыі, паглыблена вучаюцца законы фарміравання і функцыянавання грамадскай думкі, палітканомію камунікацыі, уплыў СМІ на асобу і грамадства, медыяпланаванне, палітычную і сацыяльную рэкламу, сацыяльны менеджмент, вядзенне палітычных перагавораў, арганізацыю і правядзенне электральных даследаванняў. Яны здолеюць знайсці дастасаванне сваім ведам у органах дзяржаўнага кіравання, палітычных арганізацыях, СМІ, прэс-службах, службах па сувязях з грамадскасцю, даследчых цэнтрах, дзе будуць займацца вывучэннем грамадскай думкі, фарміраваннем іміджа палітычных партый і дзяржоў.

Выпускнікі аддзялення (спецыялісты і магістры) могуць выкарыстаць свае веды і навыкі таксама ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах на выкладчыцкай рабоце. Ва ўмовах лавінападобнага ўзрастання колькасці інфармацыі і яе ўплыву на жыццё грамадства будзе расці попыт на спецыялістаў, якія прафесійна займаюцца інфармацыйнай дзейнасцю.

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук па сваёй сутнасці звяртаецца да вытокаў філасофіі і гуманітарных ведаў, разам з тым ён малады і накіраваны ў будучыню. Усіх, каму цікава спасцігаць гэта дзівоснае спалучэнне мінулага, сучаснага і будучага, мы чакаем на нашым факультэце.



вышэйшую прафесійную адукацыю, фундаментальную падрыхтоўку, а таксама авалодвае спецыяльнымі ведамі і навыкамі на ўзроўні, дастатковым для ажыццяўлення вытворчай, педагогічнай і даследчай дзейнасці. Дыпламаваны спецыяліст павінен быць падрыхтаваным для выканання высокапрафесійных задач, выкладчыцкай работы ва ўстановах сістэмы вышэйшай адукацыі, да працягу навучання ў аспірантуры.

Магістр (6 гадоў навучання) — гэта спецыяліст з вышэйшай прафесійнай адукацыяй, які валодае глыбокімі ведамі ў галіне фундаментальных навук, а таксама спецыяльнымі ведамі і

і сацыяльна-гуманітарных навук, а таксама авалодваюць значнымі ведамі па гісторыі філасофіі і культуры, логікі, псіхалогіі, шырокім кола накірункаў сучаснай філасофіі. Пры вывучэнні спецкурсаў і спецсемінараў студэнты атрымліваюць трывалыя веды па праблемах, звязаных з мараллю, філасофіяй, культурай, палітыкай. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Філасоф. Выкладчык філасофіі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін» і знаходзяць дастасаванне сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і сярэдніх навучальных установах, а таксама ў навукова-даслед-

зях з грамадскасцю дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, у аналітычных і навукова-даследчых цэнтрах, у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах.

Аддзяленне **псіхалогіі** забяспечвае падрыхтоўку па спецыялізацыях: медыцынская псіхалогія, сацыяльная псіхалогія.

Студэнты атрымліваюць базавую псіхалагічную падрыхтоўку, якая ўключае ўсе асноўныя дысцыпліны псіхалагічнага цыкла: агульная, сацыяльная, медыцынская, узростава, педагогічная, інжынерная псіхалогія, псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г.д.; забяспечвае



ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь Міхай Міхайлавіч КАВАЛЁЎ

220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, тэл. 217-83-52



Эканамічны факультэт малады, 1 сакавіка гэта года ён адзначыў сваё пяцігоддзе, але пачатак падрыхтоўкі эканамістаў у БДУ быў пакладзены ў 1925 годзе, калі пад асабістым кіраўніцтвам першага рэктара БДУ У. І. Пічэты быў падрыхтаваны дыплом № 1 БДУ, які атрымаў эканаміст Б. М. Каракулька. Сёння на факультэце навучаецца амаль 900 студэнтаў, 160 магістрантаў, 70 аспірантаў, сярод іх не толькі беларусы, але і грамадзяне Расіі, краін Балтыі, Югаславіі, Кіпра, Ірландыі, Кітая. На пяці кафедрах факультэта працуюць больш як 50 штатных выкладчыкаў, з якіх 7 прафесараў, дактароў навук, і больш як 30 дацэнтаў, кандыдатаў эканамічных навук. Акрамя таго, на факультэце па

сумяшчальніцтве працуюць шмат практыкаў — кіраўнікоў, спецыялістаў банкаў і міністэрстваў, працуюць таксама 6 прафесараў з навукова-даследчых інстытутаў і іншых ВНУ.

Абітурыенты паступаюць на чатыры спецыяльнасці: эканамічная тэорыя (кваліфікацыя "эканаміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін"), эканоміка (кваліфікацыя "эканаміст-аналітык"), фінансы і крэдыт (кваліфікацыя "эканаміст-фінансіст") і менеджмент (кваліфікацыя "эканаміст-менеджэр").

Эканамістаў-тэарэтыкаў рыхтуюць у БДУ з 1977 года. Выпускнікі аддзялення (раней яно называлася аддзяленнем палітычнай эканоміі) працуюць на эканамічных кафедрах універсітэ-

таў, у навуковых установах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Большасць выпускнікоў аддзялення працягвае навучанне ў магістратуры, аспірантуры, дактарантуры. Фактычна, аддзяленне эканамічнай тэорыі фарміруе кадравую эліту нацыянальнай эканамічнай навукі. Няма нічога практычнай добрай эканамічнай тэорыі. БДУ выпускаў па гэтай спецыяльнасці больш за тысячу эканамістаў-тэарэтыкаў, з якіх каля 150 кандыдатаў і больш за 10 дактароў навук.

Эканоміка — новая спецыяльнасць, а яе навучальны план аналагічны лепшым замежным праграмам падрыхтоўкі сістэмных эканамістаў-аналітыкаў: у Германіі гэта Volkswirtschaft, у Расіі — Нацыянальная эканоміка, у ЗША — Economics. Аналітыкаў адрознівае спалучэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў эканамічных з'яў з уменнем прымяняць эканамічныя веды на практыцы. БДУ не рыхтуе канкрэтна бухгалтараў ці заводскіх планавікоў, хаця, безумоўна, нашы выпускнікі змогуць працаваць і па такіх вузкіх спецыяльнасцях. Задача БДУ — рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для працы ў банках, страхавых кампаніях, бізнесе, міністэрствах і ведамствах на пасадах экспертаў, саветнікаў, спецыялістаў.

Сучасны эканаміст-аналітык павінен цудоўна валодаць інструментарыем, г. зн. матэматычным апаратам, камп'ютэрна-інфармацыйнымі тэхналогіямі, статыстычнымі базамі даных. Для навучання гэтаму на факультэце створана кафед-

ра эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі з філіялам у Навукова-даследчым інстытуце эканамічных даследаванняў Міністэрства эканомікі, якая разам са сталымі кафедрамі эканамічнай тэорыі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, а таксама з новымі кафедрамі банкаўскай і фінансавай эканомікі, менеджменту забяспечвае вучэбны працэс.

Фінансы і крэдыт — новая для нас спецыяльнасць з невялікім наборам: 15 чалавек — бюджэт, 15 чалавек — платна. Існуюць дзве спецыялізацыі: камерцыйныя банкі і цэнтральныя банкі, — а вучэбныя планы арыентаваны на падрыхтоўку банкаўскіх аналітыкаў, якія ведаюць сучасныя тэхналогіі банкаўскай справы. Падрыхтоўку вядуць тры прафесары, якія ў розны час працавалі саветнікамі кіраўнікоў Нацбанка, 5 дацэнтаў, а таксама вядучыя банкіры рэспублікі. На факультэце існуе Рэйтынгавае агенцтва, у якім працуюць студэнты, будучыя банкіры.

Менеджмент, кваліфікацыя — эканаміст-менеджэр. Падрыхтоўка эканамістаў-менеджэраў ажыццяўляецца па накірунку міжнародны менеджмент (Інтэрнэт-маркетынг, электронны бізнес, Інтэрнэт-банкінг). Будучыя міжнародныя менеджэры вывучаюць метады кіравання фінансамі, складаюць бізнес-планы, вывучаюць тэхналогіі міжнароднага маркетынгу, стратэгічнае планаванне, міжнароднае гандлёвае права. Аб'яднанне тэарэтычных ведаў з дзелавымі гульнямі, відэатрэнінгамі, тэсціраваннем, рознымі відамі практыкі (у тым ліку за мяжой) дазволіць будучым менеджэрам ужо ў сценах БДУ выпрацаваць уменні і навыкі практычнага выканання кіраўніцкіх функцый. Тэа выпускнікі, каго прыцягвае навуковая і педагагічная дзейнасць (у краіне вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дысцыплін), маюць магчымасць працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантуры. Па спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне. Студэнты аддзялення паралельна з вучобай працуюць у Нацыянальным цэнтры маркетынгу і кан'юнктуры цэн пры Міністэрстве замежных спраў.


Лозунг факультэта: "Мы разумных робім заможнымі, а заможных — больш разумнымі".



ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар тэхнічных навук, Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК

220064, г. Мінск, вул. Курчатова, 5, тэл. 209-58-18, 277-19-01, 277-08-90



Навучальны працэс на факультэце ажыццяўляюць больш за 90 выкладчыкаў, сярод якіх 1 акадэмік, 2 члены-карэспандэнты НАН Беларусі, 12 прафесараў, 63 дацэнты і 49 работнікаў навукова-даследчага персаналу. Факультэт мае 8 кафедраў, 7 навукова-даследчых лабараторый (3 з іх студэнцкія), 2 навукова-тэхнічныя цэнтры. Базай факультэта для правядзення навукова-даследчых і навуковых даследаванняў з'яўляецца таксама навукова-даследчы інстытут прыклад-

ных фізічных праблем, у структуры якога факультэт мае 3 вучэбна-навуковыя комплексы.

Сёння на факультэце навучаюцца 800 студэнтаў на дзённай форме навучання, 16 магістрантаў, 35 аспірантаў.

Пачатак радыёфізічных даследаванняў у БДУ адносяць да 1922 г. На кафедры фізікі, а пазней — на кафедры электрамагнітных хістанняў праводзілі даследаванні па вывучэнні заканамернасцяў распаўсюджвання, узмацнення і дэтэктавання электрамагнітных

хістанняў дэцыметровых дыяпазонаў. Гэта на той час быў перадавы край практычнай радыётэхнікі.

Падрыхтоўка радыёфізікаў вядзецца з 1962 г.: спярша на фізічным факультэце, а з 1976 г. — на факультэце радыёфізікі і электронікі. Падмурак радыёфізічнай адукацыі ў БДУ закладалі акадэмікі АН БССР А.Н. Сеўчанка, Б.І. Сцяпанав, Л.В. Валадзько, член-карэспандэнт АН БССР У.Г. Вафіядзі, прафесары І.Р. Некрашэвіч, У.В. Ізюх і інш.

Сярод нашых выпускнікоў — кіраўнікі і вядучыя спецыялісты навукова-вытворчых аб'яднанняў, навукова-даследчых інстытутаў, вышэйшых навучальных устаноў, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій СССР і БССР, Рэспублікі Беларусь, прэміі Савета Міністраў.

Радыёэлектронныя сістэмы, створаныя навукоўцамі факультэта, паспяхова выкарыстоўваліся ў касмічных апаратах "Лунаход", "Луна-21", "Венера-9", "Венера-10", у навуковых праектах "Вега", "Рэгата" і інш. Распрацоўка факультэта — камп'ютарны вымяральны комплекс УНІПРО стаў лаўрэатам конкурсу Рэспублікі Беларусь "Найлепшыя тавары Рэспублікі Беларусь 2002 года".

Факультэт вядзе шматузроў-

невую (бакалаўр, дыпламаваны спецыяліст, магістр) падрыхтоўку спецыялістаў у галіне радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі па чатырох спецыяльнасцях: "радыёфізіка", кваліфікацыя радыёфізік; "фізічная электроніка", кваліфікацыя фізік-інжынер; "камп'ютарная бяспека", кваліфікацыя радыёфізік, спецыяліст па абароне інфармацыі; "камерцыйная дзейнасць", кваліфікацыя эканаміст. Працягласць навучання на ўзроўні бакалаўра — 4 гады, дыпламаванага спецыяліста — 5 гадоў, магістра — 6 гадоў.

Галоўныя асаблівасці сістэмы адукацыі на факультэце: фундаментальнасць, спецыялізацыя ў сучасных галінах радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, удзел студэнтаў у навуковых даследаваннях.

Фундаментальнасць адукацыі — глыбокая тэарэтычная падрыхтоўка па радыёфізіцы, электроніцы на базе фундаментальных курсаў агульнай і тэарэтычнай фізікі, вышэйшай матэматыкі і інфарматыкі. Фундаментальную радыёфізічную і электронную падрыхтоўку забяспечваюць агульныя курсы:

тэорыя хістанняў, тэорыя хвалявых працэсаў, прыкладная электрадынаміка, статыстычная радыёфізіка, тэорыя інфармацыі, квантавая радыёфізіка, лічбавая апрацоўка сігналаў, радыёэлектроніка, оптаэлектроніка, электроніка СВЧ, мікраэлектроніка, фізіка цвёрдага цела, паўправаднікоў і паўправадніковых прыбораў, інтэгральная электроніка.

Спецыялізацыя — паглыб-

леная падрыхтоўка па накірунку радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, які выбірае студэнт. Сёння кафедры факультэта ажыццяўляюць наступныя спецыялізацыі: статыстычная радыёфізіка, радыёоптыка, прыкладная электрадынаміка, радыёэлектронныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы, квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, вылічальная радыёфізіка, стахастычныя працэсы і сістэмы, лазерныя аптычныя тэхналогіі, інтэлектуальныя сістэмы, квантавая электроніка, медыцынская радыёэлектроніка, фізічная электроніка, цвёрдацельная электроніка, плазменная электроніка, інтэлектуальныя матэрыялы і тэхналогіі, лічбавая электроніка, іконіка, кібернетычныя сістэмы электронікі, інфармацыйна-аналітычныя метады ў электроніцы, інфармацыйныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы, радыёэлектронныя вырабы і інфармацыйныя паслугі.

Удзел у навуковай працы — абавязковы складнік навуковага працэсу на факультэце. Студэнты праводзяць навуковыя даследаванні пад кіраўніцтвам вядомых навукоўцаў, выконваючы курсавыя і дыпломныя работы ў навукова-даследчых лабараторыях факультэта, навукова-даследчага інстытута прыкладных фізічных праблем, Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, шэрагу іншых навуковых падраздзяленняў. Інфармацыйныя тэхналогіі і лічбавая апрацоўка сігналаў, камп'ютарнае мадэляванне і інтэлектуальныя



сістэмы, распазнаванне гаворкі і камп'ютарныя сеткі, радыёоптыка і камп'ютарная тамаграфія, нанэлектроніка і апрацоўка выяваў, лічбавая электроніка і лазерныя аптычныя тэхналогіі — вось далёка не поўны пералік асноўных навуковых накірункаў, па якіх студэнты факультэта выконваюць навуковыя даследаванні.

Выпускнікі факультэта па размеркаванні накіроўваюцца ў навукова-даследчыя інстытуты, прыборабудульніцы, радыёэлектронныя, камп'ютарныя арганізацыі, фірмы, кампаніі, камп'ютарныя дэпартаменты банкаў. Выпускнікі факультэта маюць магчымасць працягнуць адукацыю ў замежных універсітэтах. Атрыманыя на факультэце веды дазваляюць ім пераадолець конкурсны адбор і атрымаць стыпендыю. Геаграфія месцаў навучання — усё вядучыя заходнія краіны: ЗША, Канада, Францыя, Германія, Італія, Нідэрланды і інш.

Навукаца на факультэце цяжка, але цікава. Усім, хто хоча прысвяціць сябе працы ў галіне радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, мы кажам: "Прыходзьце, калі ласка!"



МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан факультэта — прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК

220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, тэл. 209-52-48, 209-52-49

На факультэце працуе 6 лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, 2 Заслужаныя дзеячы навукі Рэспублікі Беларусь, 1 Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, 35 прафесараў, 37 доктараў навук, 76 дацэнтаў, 79 кандыдатаў навук. На факультэце 10 кафедраў. Тут навучаюцца 1003 студэнты на дзённай і 130 студэнтаў на завочнай форме навучання, 12 магістрантаў, 37 аспірантаў.

З кастрычніка 1958 года фізіка-матэматычны факультэт быў падзелены на два факультэты — фізічны і матэматычны. Першым дэканам матэматычнага факультэта быў прызначаны прафесар Дз.А. Супрунечка. У 1975 годзе на факультэце была адкрыта спецыяльнасць «механіка», і факультэт стаў механіка-матэматычным.

За час свайго існавання факультэт скончылі звыш 5000 вы-

пускнікоў, сярод якіх былі рэктар БДУ (1996—2003 г.г.) А.У. Казулін, першы намеснік міністра адукацыі Беларусі А.І. Жук, акадэмік АН СССР, лаўрэат Ленінскай прэміі У.П. Платонаў, акадэмік АН БССР У.Г. Спрынджук, акадэмікі НАН Беларусі І.В. Гайшун, М.А. Ізобаў, члены-карэспандэнты Акадэміі навук Э.І. Груды, В.В. Гарахавіч, В.І. Карзюк, Я.В. Радзіна, Л.А. Яноўіч. 20 дактараў навук, прафесараў факультэта з'яўляюцца выпус-

кнікамі нашага факультэта.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па дзвюх спецыяльнасцях — механіцы і матэматыцы.

Спецыяльнасць механіка ўключае наступныя спецыялізацыі: камп'ютарная механіка, механіка робатаў і маніпулятараў, тэорыя пругкасці, трываласці і пластычнасці, сістэмы аўтаматызава-нага праектавання (САПР) механічных сістэм. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці атрымліваюць глыбокую матэматычную падрыхтоўку, фундаментальную адукацыю ў галіне механікі і сучасны ўзровень ведаў і навыкаў у праграмаванні і інфарматыцы. Ім прысвойваецца кваліфікацыя «Механік. Матэматык-прыкладнік».

Падрыхтоўка па спецыяльнасці матэматыка вядзецца на навукова-вытворчым і навукова-педагагічным аддзяленнях з вывучэннем такіх матэматычных прадметаў, як алгебра, геаметрыя, дыферэнцыяльнае і інтэгральнае вылічэнне, тэорыя функцый рэчаіснага і комплекснага пераменных, звычайнай дыферэнцыяльнай ураўненні і ўраўненні ў частковых вытворных, функцыянальны аналіз і інтэгральныя ўраўненні, дыскрэтная матэматыка, матэматычная кібернетыка, метады кіравання, лікавыя метады і інш.

Выпускнікам навукова-вытворчага аддзялення прысвойваецца кваліфікацыя «матэматык». Яны працуюць у вышэйшых і сярэдніх навучальных установах, навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, у вылічальных і інфармацыйных цэнтрах, на прад-



прыемствах прамысловых міністэрстваў і ведамстваў, у банках і фірмах і інш.

Выпускнікі навукова-педагагічнага аддзялення дадаткова вывучаюць прадметы псіхалагічна-педагагічнага цыкла, атрымліваюць кваліфікацыю «Матэматык. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі» і працуюць у вышэйшых і сярэдніх навучальных установах, агульнаадукацыйных школах.

Акрамя гэтых класічных аддзяленняў падрыхтоўка па спецыяльнасці матэматыка вядзецца таксама і па спецыялізацыях, якія маюць індывідуальныя рабочыя планы: «матэматычная электроніка», «камп'ютарная матэматыка» і «матэматычныя метады ў эканоміцы».

Спецыялізацыя матэматычная электроніка з кваліфікацыяй «Матэматык. Матэматык-сістэмазнаўца» з'явілася на механіка-матэматычным факультэце ў 1986 годзе з гэтай падрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць працаваць у навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, на прадпрыемствах і ва ўстановах, звязаных з распра-

цоўкай і вытворчасцю мікраэлектроннай, радыёэлектроннай, вылічальнай і тэлевізійнай тэхнікі і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыя камп'ютарная матэматыка з кваліфікацыяй «Матэматык. Матэматык-сістэмы аналітык» і матэматычныя метады ў эканоміцы з кваліфікацыяй «Матэматык. Матэматык-эканаміст» былі адкрыты ў 1998 годзе. Па першай спецыялізацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць асноўнымі матэматычнымі пакетамі і могуць карыстацца імі ў аналітычных і лікавых разліках дзеля рашэння навуковых задач, праектавання і суправаджэння інфармацыйных сістэм рознай ступені складанасці. Па другой спецыялізацыі праводзіцца падрыхтоўка спецыялістаў у галіне распрацоўкі матэматычных метадаў даследавання эканамічных працэсаў, вывучэння розных бакоў эканомікі на базе класічных і сучасных эканоміка-матэматычных мадэляў, распрацоўкі і абслугоўвання новых мадэляў у макра- і мікраэканоміцы, выкарыстання ў ўкаранення сучасных тэарэтычных і праграмна-інфармацыйных метадаў аналізу эканамічнай дзейнасці.

Студэнты механіка-матэматычнага факультэта маюць магчымасць на платнай аснове дадаткова атрымаць эканамічную адукацыю з прысваеннем дадатковай кваліфікацыі «матэматык-эканаміст», а таксама дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове (па англійскай і нямецкай) з атрыманнем кваліфікацыі «рэферэнт-перакладчык» альбо кваліфікацыю «матэматык, выкладчык з правам выкладання матэматыкі на англійскай ці нямецкай мовах».



ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік факультэта — палкоўнік Уладзімір Міхайлавіч ЛЕЎШЫК

220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 5, тэл. 222-84-58



Састаў выкладчыкаў: 1 прафесар, 1 дацэнт, 12 старшых выкладчыкаў, 6 выкладчыкаў. На факультэце дзейнічаюць 3 кафедры: агульнавайсковая (начальнік — палкоўнік В. Таляроў), баявога прымянення артылерыі (начальнік — палкоўнік С. Фядоткаў), супрацьветэранай абароны (начальнік — палкоўнік М. Лазарэў).

Ваенны факультэт — цэнтр ваеннай падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі БДУ створаны 1 верасня 2003 г. Да гэтага ў БДУ існавала ваенная кафедра, якая больш за 70 гадоў рыхтавала афіцэраў запasu з ліку студэнтаў універсітэта. Слаўная гісторыя і баявыя традыцыі кафедры, ля-

вытокаў якой стаяў славы палкаводзец маршал Савецкага Саюза Г.К. Жукаў, багаты досвед навучання і выхавання студэнтаў леглі ў аснову стварэння ваеннага факультэта.

Падрыхтоўка курсантаў вядзецца па наступных спецыяльнасцях: журналістыка (спецыялізацыя «друкаваныя сродкі масавай інфармацыі»), хімія (спецыялізацыя «радыяцыйная, хімічная і бактэрыялагічная абарона»), псіхалогія (спецыялізацыя «маральна-псіхалагічнае забеспячэнне вайсковай дзейнасці»), правазнаўства (спецыялізацыя «юрисконсультацкая работа»), міжнародныя адносіны (спецыялізацыя «знешняя палітыка, дыпламатыя і міжнародныя адносіны ў вайсковай сферы»).

Сярод усіх кафедраў найбольш спецыфічныя задачы ўскладаюцца на агульнавайсковую: на цыклах маральна-псіхалагічнага забеспячэння, радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай абароны, баявога прымянення мотастралковых войскаў акрамя падрыхтоўкі афіцэраў запasu ажыццяўляецца і падрыхтоўка кадравых афіцэраў.

У 2003 г. упершыню адбыўся набор 24 курсантаў па дзвюх спецыяльнасцях: 15 чалавек на «маральна-псіхалагічнае забеспячэнне вайсковай дзейнасці» (базавы — факультэт філасофіі і сацыяльных навук) і 9 чалавек на «радыяцыйную, хімічную і бактэрыялагічную абарону» (базавы — хімічны факультэт). Яны стануць кадравымі афіцэрамі, высокакласнымі спецыялістамі.

Тэрмін навучання на факультэце 5 гадоў. Будучыя афіцэры навучаюцца метадам ваеннага дня. 5 дзён курсанты наведваюць лекцыі, семінары, практычныя заняткі разам са студэнтамі I курса адпаведнага факультэта (ФФСН ці хімічнага), але толькі ў курсанцкай форме. Адзін дзень аддадзены заняткам па паглыбленай ваеннай праграме. Абавязкова — вайсковая стажыроўка і вучэзная практыка. Пасля заканчэння ваеннага факультэта выпускнікоў чакаюць дыпламы спецыялістаў, лейтэнанцкія пагоны, кантракты з

Міністэрствам абароны на 5 гадоў і размеркаванні па вайсковых часцях беларускай арміі.

Сістэма адбору студэнтаў на ваенны факультэт

На ваенны факультэт для навучання па праграмах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў на конкурснай аснове прымаюцца студэнты, якія закончылі другі курс вочных аддзяленняў факультэта універсітэта; грамадзяне Рэспублікі Беларусь; годныя па стане здароўя да страйковай службы; тыя, хто прайшоў суб'яседаванне і тэсціраванне, здаў залікі па фізічнай падрыхтоўцы; тыя, хто набраў праходны бал. Залік па фізічнай падрыхтоўцы прымаецца па трох складніках: падагважанне на перакладзіне, бег 100 м і крос 2 (1) км.

Студэнты, якія заканчваюць навучанне па праграмах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў, могуць падаць рапарты па камандзе для таго, каб працягнуць ваенную падрыхтоўку па праграме афіцэраў запasu. Па заканчэнні навучання ад-

бываецца выніковы вучэбны збор, прыём выпускнікоў іспыту і атэстацыя студэнтаў, якія паспяхова засвоілі праграму, у афіцэры запasu. Наданне вайсковага звання па запase «лейтэнант» адбываецца ў вызначаным законам парадку.

Сістэма адбору курсантаў

Набор абітурыентаў на ваенны факультэт па падрыхтоўцы кадравых афіцэраў ажыццяўляецца згодна з «Палажэннем аб правядзенні ўступных выпрабаванняў у БДУ» на агульных падставах. Вялікую дапамогу ў правядзенні ўступных экзаменаў факультэту аказвае Ваенная акадэмія: спецыялісты лабараторыі прафесійна-псіхалагічнага адбору гэтай ВУН праводзяць ацэнку прафесійнай прыдатнасці будучых курсантаў.

Дынаміка развіцця ваеннага факультэта шмат у чым абумоўлена далейшым удасканаленнем усёй сістэмы ваеннай адукацыі і дзяржаўным заказам краіны. Сёння мы закладаем аснову падрыхтоўкі кадравых афіцэраў па 5 спецыяльнасцях, малодшых камандзіраў, афіцэраў запasu.



ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

**Дэкан факультэта — дацэнт,
кандыдат фізіка-матэматычных навук
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК**

**220050, г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 4,
тэл. 209-52-45**

*Састаў выкладчыкаў: 23 прафесары і дактары
навук, больш за 90 дацэнтаў і кандыдатаў навук.*

Колькасць кафедрай: 11.

Колькасць студэнтаў: 1175.

Колькасць аспірантаў: 57.

Колькасць магістрантаў: 15.

Дата заснавання: 1 красавіка 1970 года.

За перыяд існавання на факультэце падрыхтавана больш за сем тысяч спецыялістаў.

Неабходнасць адкрыцця факультэта была звязана з патрэбамі народнай гаспадаркі ў прыцыпова новых спецыялістаў — прыкладных матэматыкаў, якія выкарыстоўвалі б у сваёй працы на высокім прафесійным узроўні сучасныя матэматычныя метады і камп'ютарныя тэхналогіі.

На базе факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі заснаваны і працуюць у цесным супрацоўніцтве з ім установы БДУ са статусам юрыдычнай асобы: спецыяльны факультэт бізнесу і інфармацыйных тэхналогій, факультэт павышэння кваліфікацыі па прыкладной матэматыцы і ЭВМ, Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі; Цэнтр камп'ютарнага мадэліравання; Цэнтр інтэлектуальных камп'ютарных сістэм. Факультэт мае спецыялізаваную бібліятэку і вучэбна-навуковы вылічальны комплекс, аснашчаны сучаснымі камп'ютарамі.

Пачынаючы з 1998 года студэнты факультэта прымаюць актыўны ўдзел у камандных чэмпіянатах свету па праграмаванні. Пяць разоў яны выходзілі ў фінал гэтых прэстыжных спаборніцтваў (Галан-

дзя, 1999 г.; ЗША, 2000 г., 2002 г. і 2003 г.; Чэхія, 2004 г.), дзе выступілі ўдала, пацвердзіўшы высокі ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэце. Так, у 2004 г. яны заваявалі залатыя медалі чэмпіянату. У 2001 годзе ў Празе (Чэхія) студэнты факультэта ўпершыню ўзялі ўдзел у Міжнароднай матэматычнай алімпіядзе сярод студэнтаў, дзе атрымалі дыпламы першай, другой і трэцяй ступеняў. У 2002 г. у Варшаве (Польшча) з шасці нашых удзельнікаў двое атрымалі дыпламы першай ступені, а чацвёрта — другой. Акрамя таго, студэнт III курса Іван Лосеў стаў абсалютным пераможцам гэтага міжнароднага студэнцкага форуму. Найбольш паспяховым было выступленне нашай каманды ў мінулым — 2003 годзе — у Румыніі (Клюж-Напока), дзе ўсе дзевяць нашых студэнтаў былі ўзнагароджаны дыпламамі, сямёра з іх дыпламамі першай ступені і па адным — дыпламамі другой і трэцяй ступеняў, прычым студэнты Іван Лосеў і Аляксандр Усніч сталі абсалютнымі пераможцамі алімпіяды.

Падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца на дзённым аддзяленні і вядзецца па наступных пяці спецыяльнасцях:

Прыкладная матэматыка — матэматык-праграміст (дадаткова — выкладчык матэматыкі і інфарматыкі);

Інфарматыка — матэматык — сістэмны праграміст;

Эканамічная кібернетыка — матэматык-эканаміст;



Актарная матэматыка — матэматык-фізік-аналіст;

Камп'ютарная бяспека — спецыяліст па абароне інфармацыі, матэматык.

У межах пералічаных спецыяльнасцей прадугледжаны наступныя спецыялізацыі:

Прыкладная матэматыка: матэматычная фізіка, матэматычнае мадэліраванне, вылічальная дыягностыка, лікавыя метады, даследаванне аперацый і сістэмны аналіз, аптымізацыя і аптымальнае кіраванне, матэматычнае і праграмае забеспячэнне праблема-арыентаваных сістэм, матэматычнае забеспячэнне аўтаматызаваных сістэм праектавання і кіравання, матэматычнае і праграмае забеспячэнне вылічальных машын і сістэм, актарная матэматыка і статыстыка, матэматычная кібернетыка, тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка, метадыка выкладання матэматыкі і інфарматыкі, матэматычнае і праграмае забеспячэнне крыптаграфіі і аналізу даных. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў, алгарытмаў і праграм кіравання аб'ектамі і працэсамі, распрацоўка матэматычнага і праграмага забеспячэння электроннай вылічальнай тэхнікі.

Інфарматыка: праграмае забеспячэнне вылічальных сістэм, праграмае забеспячэнне сістэм аўтаматызацыі, інтэлектуальных інфармацыйных сістэм, архітэктура вылічальных сістэм; вылічальныя сістэмы і працэсы, арганізацыя, распрацоўка і праграмае забеспячэнне інфармацыйных сістэм, інфармацыйныя тэхналогіі фінансавых сістэм, тэхнічная інфарматыка. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў і аўтаматызацыя праектавання складаных сістэм, распрацоўка сістэмнага праграмага забеспячэння сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Эканамічная кібернетыка: эканаметрычнае мадэліраванне, аналіз і прагназаванне; метады аптымізацыі ў кіраванні і эканоміцы; эканоміка-матэматычныя метады; інфармацыйныя тэхналогіі кіравання ў эканоміцы; фінансавы менеджмент. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца матэматычнае мадэліраванне і аптымі-

зацы эканамічных працэсаў і сістэм; эканаметрычны аналіз і прагназаванне ў эканоміцы і бізнесе; распрацоўка камп'ютарных сістэм апрацоўкі інфармацыі і кіравання ў эканоміцы і бізнесе.

Актарная матэматыка: матэматыка страхавання; матэматыка фінансавога рынку; фінансавая эканоміка; фінансавая інжынерія. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца інвестыцыйны аналіз і кіраванне актывамі; агульнае страхаванне і страхаванне жыцця; пенсійнае забеспячэнне; дэмаграфічная статыстыка.

Камп'ютарная бяспека: матэматычныя метады абароны інфармацыі, аналіз бяспекі камп'ютарных сістэм, абароненыя інфармацыйныя сістэмы, праграма-апаратныя метады абароны інфармацыі.

Сярод асаблівасцей навучальнага працэсу адзначым, што на факультэце па ўсіх спецыяльнасцях уніфікавана базавая падрыхтоўка студэнтаў (на першым і другім курсах). Яна грунтуецца на вывучэнні наступных асноўных дысцыплін: матэматычны аналіз, геаметрыя і алгебра, дыферэнцыяльная ўраўненні, дыскрэтная матэматыка і матэматычная логіка, праграмаванне, вылічальныя метады алгебры, аперацыйныя сістэмы, тэорыя алгарытмаў. Гэта уніфікацыя, па меры магчымасці, прадоўжана таксама і на старэйшых курсах. Так, на ўсіх спецыяльнасцях вывучаюцца такія дысцыпліны, як тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка, функцыянальны аналіз і інтэгральныя ўраўненні, метады лікавага аналізу, метады аптымізацыі, даследаванне аперацый, камп'ютарныя сеткі, мадэлі даных і сістэмы кіравання базами даных. Акрамя гэтых дысцыплін на кожнай спецыяльнасці глыбока вывучаецца шэраг дысцыплін, характэрных менавіта для дадзенай спецыяльнасці. Прадугледжана, напрыклад, у залежнасці ад спецыяльнасці, паглыблена падрыхтоўка адпаведна ў галіне інфарматыкі, прыкладной матэматыкі, эканомікі, фінансаў, камп'ютарнай бяспекі. Усё гэта спрыяе таму, што выпускнікі факультэта карыстаюцца вялікім попытам не толькі ў Рэспубліцы Беларусь, але і далёка за яе межамі і не маюць цяжкасцей з працаўладкаваннем. Так, выпускнікі факультэта па спецыялізацыі "тэхнічная інфарматыка" атрымваюць не толькі дыплом БДУ, але і дыплом Мангеймскага ўніверсітэта (Германія) у выніку сумесных дамоўленасцей і супрацоўніцтва з гэтым універсітэтам.

На факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі створана і дзейнічае сістэма бесперапыннай адукацыі, арыентаваная на прадметы матэматыка і інфарматыка, якая ўключае як пастаянна дзейныя школы юных (вочная і вочна-заочная, пачынаючы з 5-га класа школы), так і розныя мерапрыемствы алімпіядна-конкурснага і навучальнага характару (алімпіяды, канферэнцыі, зборы, летнія школы і інш.). Галоўная мэта такой сістэмы — стварэнне ўмоў для пошуку і дадатковай адукацыі ва ўсіх сучасных галінах матэматыкі і інфарматыкі, каб кожны здольны вучань ці студэнт мог максімальна хутка і поўна рэалізаваць свой патэнцыял ва ўпадабанай ім сферы дзейнасці (у першую чаргу, у навуцы, а таксама ў прафесійнай або іншай дзейнасці).

Запрашаем усіх жадаючых на факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, а вучняў 5-10 класаў — у нашы школы юных, цэнтр па працы са здольнымі юнакамі і дзяўчатамі («ЮНІ-цэнтр-XXI»).



ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар — доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ

**220030, г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4,
кабінет 408, тэл./факс 210-41-06
e-mail: sbmt@bsu.by, internet: www.sbmt.by**



Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ створаны ў 1996 годзе. Асноўнай задачай інстытута з'яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў міжнароднага ўзроўню ў галіне бізнес-кіравання і кіравання новымі тэхналогіямі.

ня і кіравання новымі тэхналогіямі.

У 2004 годзе ў інстытуце ўпершыню ў Беларусі пачынаецца падрыхтоўка бакалаўраў па спецыяльнасці "бізнес-адміністраванне". Гэтая спецыяльнасць цяпер з'яўляецца адной з найбольш запатрабаваных і шырока вядомых у свеце. Акадэмічны ступень "бакалаўр бізнес-адміністравання" (Bachelor of Business Administration (BBA)) і "магістр бізнес-адміністравання" (Master of Business Administration (MBA)) надаюць спецыялістам, падрыхтаваным да працы ў практычным бізнесе і кіраванні. Падрыхтоўка па спецыяльнасці "бізнес-адміністраванне" мае на ўвазе, што яе выпускнік валодае адпаведнымі ведамі, пэўнымі навыкамі, а таксама светлаглядам, абгрунтаваным на глыбокім разуменні асаблівасцяў рынкавай эканомікі і яе магчымасцяў, функцый і эканамічнай ролі дзяржавы, усведамленні сацыяльнай адказнасці бізнесу

і прыхільнасці да цывілізаваных этычных нормаў яго вядзення. Праграма падрыхтоўкі разлічана на тых, хто плануе ў будучыні прэтэндаваць на адказныя пасады ў бізнесе.

Вучэбны план ахоплівае шырокі спектр асноўных функцыянальных галін спецыяльнасці, а менавіта менеджмент, арганізацыйныя паводзіны, бухгалтарскі ўлік, фінансы, маркетынг, продажы, кіраванне аперацыямі, інфармацыйныя тэхналогіі, права, кіраванне чалавечымі рэсурсамі. Студэнты вывучаюць асновы эканомікі і колькаснага аналізу. Вучэбны план мае ярка выяўленую практычную накіраванасць. Ён спрыяе індывідуальнаму ўдасканаленню праз развіццё такіх уменняў, як прыняцце рашэнняў, камандная работа, лідэрства, прадпрыймальніцтва, вядзенне перамоваў, камунікацыі і прэзентацыі.

На цяперашні момант інстытут набірае значны досвед падрыхтоўкі спе-

цыялістаў у галіне бізнес-кіравання. З 1996 г. у інстытуце рэалізуецца магістарская праграма па падрыхтоўцы бізнес-спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. У 2003 годзе выпускнікі гэтай праграмы ўпершыню ў Беларусі атрымалі дзяржаўны дыплом магістра па спецыяльнасці "бізнес-адміністраванне". Паводле ацэнак членаў міжнароднай экзаменацыйнай камісіі, узровень ведаў нашых выпускнікоў адпавядае ўзроўню ведаў, якія атрымліваюць студэнты ў заходніх універсітэтах.

Адна з асноўных адрозных асаблівасцяў інстытута — паслядоўнае ўваходжанне ў міжнародную адукацыйную прастору. Інстытут усталяваў партнёрскія сувязі са многімі заходнімі ўніверсітэтамі, актыўна ўдзельнічае ў розных міжнародных праектах. Так, пры распрацоўцы вучэбнага плана выкарыстоўваўся багаты досвед Інстытута эканомікі Універсітэта Каларада (ЗША). Сёння ў рамках выканання праграмы актыўна развіваецца супрацоўніцтва з Кінгстанскім універсітэтам (Вялікабрытанія), універсітэтам Векша (Швецыя), Эйнхovensкім універсітэтам тэхналогій (Нідэрланды), Міжнародным інстытутам менеджменту (Індыя).

У інстытуце вялікая ўвага надаецца вывучэнню англійскай мовы, якая з'яўляецца не толькі прадметам вывучэн-



ня, але і мовай, на якой вядзецца выкладанне асобных дысцыплін. Большасць выкладчыкаў інстытута прайшлі спецыяльную падрыхтоўку ці стажыроўку за мяжой у рамках сумесных міжнародных адукацыйных праектаў.

Інстытут мае унікальную бібліятэку, у якой сабраны арыгінальныя навучальныя і навучальна-метадычныя выданні вядучых сусветных спецыялістаў практычна па ўсіх дысцыплінах вучэбнага плана.



ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

**Дырэктар — доктар
гістарычных навук,
прафесар Пётр Іванавіч
БРЫГАДЗІН**



Гісторыя Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ бярэ пачатак з дня стварэння ў структуры Беларускага дзяржаўна-

га ўніверсітэта спецыяльнага факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій. У жніўні 2003 г. факультэт быў ператвораны ў інстытут.

Ля вытокаў стварэння факультэта стаялі кандыдат эканамічных навук З.І. Валовіч-Грыгор'ева, прафесары Л.П. Чарныш, М.І. Ільінскі, Э.І. Збароўскі.

Навучальная і навукава-даследчая работа ў інстытуце праводзіцца пад кіраўніцтвам вядомых навукоўцаў А.К. Салаўёва, Э.А. Саркісавай, Э.І. Збароўскага, У.Л. Ключні, І.В. Новікавай, Г.І. Грамовіча, В.І. Шабайлава, Л.П. Чарныша, В.А. Сяткоўскага.

Цяпер у інстытуце навуча-

юцца 2000 студэнтаў, выкладчыцкую дзейнасць ажыццяўляюць больш за 120 выкладчыкаў, сярод якіх 60 кандыдатаў і 12 дактароў навук. З моманту ўтварэння інстытута падрыхтаваў 838 спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй.

Навучанне ў інстытуце вядзецца па 5 спецыяльнасцях: правазнаўства, сацыяльная работа, менеджмент, дызайн, маркетынг. Формы навучання — дзённая, завочная, дыстанцыйная.

У інстытуце дзейнічаюць 8 кафедраў: дзяржаўнага права, эканамічнага права, эканомікі і кіравання бізнесам, гуманітарных дысцыплін, сацыяльнай работы, рэабіліталогіі, замежных

моваў, мастацтваў, — а таксама такія структурныя падраздзяленні, як выдавецкі цэнтр, цэнтр інфармацыйных тэхналогій, цэнтр перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі "Lingva+", цэнтр дызайну, бібліятэка.

Створаны ў інстытуце міжнародны цэнтр маладзёжнага абмену ўдзельнічае ў праграмах HOPS, Concordia, Friday Bridge International Farm Camp, IAAS, Au-Pair. Студэнты маюць магчымасць прайсці стажыроўку ці атрымаць працоўнае месца падчас летніх вакацыяў у Вялікабрытаніі, ЗША, Швейцарыі, Швецыі, Нарвегіі, Германіі, Фінляндыі і інш.

Кожнаму студэнту даецца ўнікальная магчымасць пашырыць свой круггляд у галіне інфармацыйных тэхналогій. У інстытуце існуе свабодны доступ да глабальнай сеткі Internet.

Нашыя выпускнікі працуюць у судах, натарыяце, на мытні, у органах падатковай службы, у банках, развіваюць уласны бізнес.



ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ І ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН

**Дэкан факультэта — Вячаслаў
Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ**

**220030, г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4,
тэл. 209-52-82, тэл./факс: 227-13-48,
e-mail: fdo@bsu.by**



Колькасць выкладчыкаў — 44, у тым ліку 4 дацэнты, 18 старшых выкладчыкаў. Для выкладання асобных дысцыплін у гэтых факультэце актыўна прыцягваюцца больш за 70 вольных выкладчыкаў як з базавых кафедраў БДУ, так і ліцэяў і гімназіяў г. Мінска.

Структура факультэта: падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян, падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян, вучэбны цэнтр вочна-завочнай адукацыі і прафарыентацыйнай работы, вучэбна-навуковы цэнтр перспектывага развіцця.

На факультэце створана добрая матэрыяльная база: агульная плошча аўдыторнага фонду складае каля 700 м², два мультымедыяны камп'ютэрныя класы дазваляюць актыўна выкарыстоўваць у навучанні інфармацыйныя тэхналогіі. У распараджэнні слухачоў бібліятэка з вялікім фондам літаратуры для абітурыентаў. У адным будынку з навучальным корпусам размяшчаюцца студэнцкі інтэрнат і сталовая.

Падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян з'яўляецца вядучым навучальным цэнтрам дауніверсітэцкай падрыхтоўкі Рэспублікі Беларусь, існуе з 1969 года. Навучальны працэс

на аддзяленні забяспечвае кафедра дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі моладзі. Асноўная мэта навучання на аддзяленні — забяспечыць якасную падрыхтоўку слухачоў да цэнтралізаванага тэсціравання і паспяховай здачы ўступных іспытаў на ўсе спецыяльнасці БДУ і на адпаведны спецыяльнасці іншых ВНУ краіны. Навучанне на аддзяленні платнае. Форма навучання — дзённая, тэрмін навучання — 9 месяцаў.

Вучоба на падрыхтоўчым аддзяленні спрыяе ліквідацыі прабелаў у ведах выпускнікоў сельскіх і раённых школ (сярод слухачоў аддзялення ў апошнія гады іх доля складае больш за 70 %), павышэнню ўзроўню падрыхтоўкі юнакоў і дзяўчат з сацыяльна не абароненых слаёў насельніцтва, а таксама пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, якія, згодна з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС", навучаюцца без аплаты.

Навучальны працэс арганізаваны па сістэме ВНУ, што дае слухачам магчымасць адаптавацца да ўніверсітэцкай сістэмы адукацыі. Навучальны план кожнай спецыяльнасці ўключае дысцыпліны, па якіх прадугледжаны ўступныя выпрабаванні, а таксама шэраг факультатываў. Аб эфек-

тыўнасці дзейнасці падрыхтоўчага аддзялення сведчыць той факт, што ўзровень паспяховасці выпускнікоў аддзялення на першым курсе БДУ перавышае 90 %, што вышэй за агульнаўніверсітэцкі паказчык.

Паступаючы на падрыхтоўчае аддзяленне праходзяць уступнае тэсціраванне па профільным прадмеце, адпаведным спецыяльнасці.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне трэба падаць наступныя дакументы: заяву на імя рэктара ўніверсітэта, дакумент аб сярэднім адукацыі (арыгінал), 2 фотаздымкі 3x4, медыцынскую даведку формы № 086-У, дакументы, якія пацвярджаюць факт навучання ці працы, — для асоб, якія паступаюць не ў год завяршэння сярэдняй адукацыі (дыплом, выписка з працоўнай кніжкі, даведка са службы занятасці насельніцтва і інш.).

Прыём дакументаў: з 24 жніўня па 11 верасня. Уступнае тэсціраванне праводзіцца з 13 па 18 верасня, залічэнне ў лік слухачоў — да 23 верасня. Пачатак заняткаў — 4 кастрычніка.

Тэлефон для даведак 209-52-87.

Падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян вядзе сваю гісторыю з 1961 г. За гэты час тут прайшлі навучанне каля 6000 юнакоў і дзяўчат больш чым з 90 краінаў свету. Навучаль-

ны працэс на аддзяленні забяспечваюць кафедры навучання рускай мове як замежнай адпаведна гуманітарнага і прыродазнаўчага профіляў.

Форма навучання — дзённая, навучанне платнае. Па выніках станоўча здадзеных экзаменаў за падрыхтоўчы курс аддзялення замежных грамадзян не атрымліваюць пасведчанне, якое дае ім права быць залічанымі без уступных экзаменаў для навучання па выбранай спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншых ВНУ Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян трэба падаць наступныя дакументы: запрашэнне на навучанне, заяву на імя рэктара, пашпарт з візай, дакумент аб адукацыі, медыцынскую страхоўку і 6 фотаздымкаў.

Тэлефон для даведак 209-52-88.

Вучэбны цэнтр вочна-завочнай адукацыі і прафарыентацыйнай работы — пераемнік аб'яднаных вярчэнні, дзённых і завочных падрыхтоўчых курсаў, створаных у 1978 г. За 26 гадоў на курсах прайшло навучанне больш за 60 тысяч слухачоў.

На працягу навучальнага года для абітурыентаў дзейнічаюць розныя па формам і тэрмінах навучання курсы: вярчэнні 8-, 7-, 4-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, снежні, студзені). Заняткі праводзяцца на факультэце 2—3 разы на тыдзень;

завочныя і вочна-завочныя 6-, 9-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, лістападзе, снежні). Слухачы атрымліваюць навучальна-метадычную літаратуру, кантрольныя заданні; тыя, хто паспяхова выканаў усе кантрольныя работы,

выклікаюцца на бясплатныя кароткатэрміновыя курсы перад уступнымі экзаменамі;

дзённым двухтыднёвым (набор у пачатку чэрвеня). Заняткі праводзяцца ў канцы чэрвеня — пачатку ліпеня ў форме кансультацый па найбольш складаных пытаннях праграмы ўступных экзаменаў па 6 акадэмічных гадзін у дзень.

З мэтай павышэння якасці навучальнага працэсу і ў адпаведнасці з навучальным планам адпаведных курсаў заняткі праводзяцца як у групах поўнай камплектнасці (20—22 слухачы), так і ў групах малой камплектнасці (4—8 слухачоў), дзе форма правядзення заняткаў прымае індывідуальны характар.

Цэнтр ужо тры гады праводзіць падрыхтоўчыя курсы для дзевяцікласнікаў, што дапамагае юнакам і дзяўчатам падрыхтавацца да паступлення ў юрыдычны каледж БДУ і іншыя сярэднія спецыяльныя ўстановы.

Эфектыўнасць курсаў дастаткова высокая. Так, у 2003 г. студэнтамі першага курса БДУ сталі каля 60 % слухачоў, якія паспяхова скончылі курсы, а каля 25 % паступілі ў іншыя навучальныя ўстановы.

Тэлефон для даведак 209-52-85.

Вучэбна-навуковы цэнтр перспектывага развіцця створаны на факультэце ў кастрычніку 2000 г. У цэнтры распрацаваны і актыўна выкарыстоўваюцца вучэбныя і тэсціруючыя камп'ютарныя праграмы і мультымедыяныя курсы па многіх дысцыплінах для беларускіх і замежных навучэнцаў. Зараз цэнтр займаецца ўкараненнем элементаў дыстанцыйнага навучання на завочных падрыхтоўчых курсах.

Тэлефон для даведак 209-52-81.



ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ-2004

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ прафесар Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.

Адказны сакратар — намеснік дэкана фізічнага факультэта дацэнт Аляксандр Ільіч ХМЯЛЬНІЦКІ.

Адрас прыёмнай камісіі: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16,

корпус географічнага факультэта.

Даведкі па тэл. 209-50-85.



БЕЛАРУСКІ  УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты —
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Газета ўзнагароджана Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР

Чэрвень 2004 года

Падпісана да друку 21.06.2004

Ум. друк. арк. 4

Зак. 648. Тыраж 1500 экз.

Газета надрукавана
ў РУП "Выдавецкі цэнтр БДУ"
220030, г. Мінск,
вул. Чырванаармейская, 6

Газета зарэгістравана
Дзяржаўным камітэтам
Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 149
ад 28 чэрвеня 1996 года.

Рэдактар Т.М. КАЗАК

Адрас рэдакцыі:
220050, г. Мінск,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 7,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 209-53-45,
e-mail: Gazeta@bsu.by